

**Міхась Южык**

# **АнтыРЫФМАР**

*зборнік паэзіі*

Мінск  
І.П.Логвінаў  
2009.

Южык Міхась

АнтыРЫФМАР / Міхась Южык. – І.П.Логвінаў, 2009. – 182 с.

ISBN 978-985-6901-29-7

У зборніку «АнтыРЫФМАР» сабраны вершы аўтара, якія пісаліся і друкаваліся ў розных перыядычных выданнях цягам апошніх дзесяці гадоў. Гэта філасофская лірыка, прадстаўленая як у класічнай (РЫФМАР), так і эксперыментальнай (АнтыРЫФМАР) форме. Міхась Южык – празаік, паэт, літаратурны крытык, аўтар кніг прозы «Мёртвае дрэва», «Перакулены час», «Марыянэткі і лялькаводы», рамана «Лесвіца».

## **“ТУТ ДУМКА ЗЛІВАЕЦЦА З ПЕСНЯЙ БЛІСКУЧАЙ...”**

*I рынуўся на брата брат, каб падзяліць старонкі і славу. А той, хто даўно ўсё падзяліў, адно ўхмыляўся ды паціраў руки.*

У афіцыйных літаратурных колах апошняе дзесяцігоддзе модным стаў штамп пра тое, што кнігі, выдадзеныя “саматугам”, а не ў спецыялізаваных дзяржаўных выдавецтвах, быццам бы другасныя ў літаратуры. “Быццам бы”, таму што ў часы, трошкі ранейшыя, амаль усім пісьменнікам даводзілася збіраць грошы або шукаць спонсараў, каб рэалізаваць створанае, а суадносіны крытэрыяў узроўню творчасці і чалавечага фактару ў дэклараўана-мастацкіх выдавецтвах усім пісьменнікам добра вядомыя. Зрэшты, размова не пра тое, што нельга змяніць, а пра тое, што зроблена.

*Петлямі стаўся мой лёс, ямамі. I вярэдзіць нязводнае: навошта? Бо відавочна, што змяніць не змагу ані трохі ў дарозе сваёй.*

А тое, што зроблена, перад Вамі: зборнік паэзіі Міхася Южыка “АнтыРЫФМАР”. Южык больш вядомы ў беларускім літаратурным асяроддзі як выдатны празаік, папулярны як крытык і неўтаймаваны віругуальны апанент.

*Там на першым паверсе кватэра, і ў сад  
тры акны год трывнацца глядзелі.  
Цераз вокны ў кватэру ляцеў зарапад  
і гучалі напевы мяцеліц.*

Бадай, апошняе (апроч рэдкіх вершаваных падборак і выстайленаага ў Інтэрнэце), што давялося чытаць з паэзіі ў Міхаіла Юр'евіча, быў “Белы сад” Михаила Сотникова, зборнік, які ўвабраў юнацкія вершы аўтара, месцамі папраўленыя, а месцамі прыгладжаныя ягонай жа, яшчэ не стандартна-прафесійнай, але адчувальнай да Слова рукой. Было гэта ў самым канцы мінулага стагоддзя.

*Ніколі не хацеў вярнуца ў дзяцінства. Не таму, што яго так званая бясхмарнасць у мяне пад вялікім пытаннем, а таму, што баюся перажыць нанова ўсе нягody і расчараванні, што зазнай у юнацтве, маладосці дысталасці.*

“АнтыРЫФМАР” Южыка ўразіў. Напэўна, так бы ўразіў Кай Снежную Каралеву, калі б з кавалкаў лёду ўрэшце склаў слова “ВЕЧНАСЦЬ”.

*Выцягваюца дрэвы над асфальтам  
у доўгую алею, ды ідуць  
пад імі людзі. З векавечнай жальбай  
глядзіць нябес настуджаная ртуць.*

Менавіта Вечнасць (як сама па сабе, так і ў па-мазахісцку балючых замілаваннях існасцю, у прыкрасці ад уласнай недасканаласці, у непахіснай веры ў Найвышэйшае) – асноўны настрой абедзвюх частак зборніка першай – “РЫФМАРА”, дзе паэт па-майстэрску ўкладвае думкі і эмоцыі па канонах вершаскладання; другой – “АнтыРЫФМАРА”, дзе пераважна ў прытчавай форме падаюцца аўтарскія назіранні, асветленыя ўспышкамі паэтычнага азарэння.

*О, блуканні ў мінульым! Бясконцая вязь  
успамінаў, рагункаў не зведзеных.  
Не вадзіце, прыгадкі, па распачы нас  
і не тыцкайце пысамі беднымі.*

Кранае не толькі майстэрства напісанага, а і бездакорна выгрыманая (не ў сэнсе мантравых паўтораў або кампіляваных эпіцыклаў, а камертонная – на водгук душы) цэльнасць: у лексіцы, пачуццях, адданасці Слову.

*Патокі жыцця нясуца.  
Адчуць іх ці хопіць днія?  
Напятыя нервы рвуца –*

лядашчая іх браня.

Паэзія Южыка адметная ў беларускай літаратуры: яна сягае за традыцыйны сціпла-сарамлівы фармат, пашырае межы беларускага вобразнага слова. Але не скандалына або эпатажна, а эвалюцыйна – спакойна і натуральна.

*Няведанне будзем клікаць,*

*лагоднае існаванне...*

*Ды позна – з цягучым рыкам*

*у Лету надзеяна канем.*

Так склалася, што аддаваць належнае даводзіца тым творцам, якія навідавоку, сышоўшых успамінаць дзеля прыліку, пад “кампанію” або каб супакоіць сумленне. А тыя, хто побач – няхай пачакаюць...

*Падманам по ўніцу таемная прастора...*

*Мне хочацца пабачыць вас не так,*

*не ў тым свяtle, што падае з Фавору,*

*а жабракамі, цёмнымі як грак.*

Міхась Южык выдае “АнтРЫФМАР” перад уваходам усталасць – узрост, калі добра бачна і тое, што было, і тое, што будзе. Як паэт ён адназначна адбыўся. Ацэніць хто ці не? Скажа слова або будзе зноў прыкрай звыклая цішыня і фармальныя анонсы?

*Шмат гадоў працякло ў несціханых патугах,  
намаганнях такіх, калі скура ў крыві.*

*Прыпадаў да камення, напружана слухаў:  
ці не стане хто звонку, не крыкне: “Жыві!”*

Усім пісьменнікам добра вядома пачуццё палёгкі, калі з душы звальваецца груз твораў, выдадзеных кнігай. І ніколі не вядома, колькі яшчэ адведзена часу і творчага патэнцыялу.

*Эх, ранак бы счакаць і распачаць нанова  
свой запаветны шлях за светлаю журбой,  
і зліцца пакрысе з рачулкай лугавой,  
і васількамі стаць. Ці проста ціхім словам.*

“АнтыРЫФМАР” выходзіць презентацыйна-падарункавым  
накладам – дастагковым, каб напісане засталося і можна было  
рухацца далей.

**Юрась Нераток**

## **З няведаннем чорним і білим**

У наш перанасычаны інфармацыяй век цяжка кагосьці чымсьці здзівіць. Тым больш цяжка ўразіць аматараў літаратуры пасля Шэкспіра і Дастаеўскага. І ўсё-ткі кожны Божы дзень мільёны паэтаў планеты Зямля бяруцца за пяро, упэўненых, што з'яўляюцца першаадкрывальнікамі нечага таемнага і вялікага. Насамрэч яны нічога не адкрываюць свету, проста свет прыадкрывае ім іншы свой бок.

Нядайна ўразумеў, што апошнія дваццаць гадоў займаюся толькі адным – развагамі пра жыццё і выясненнем месца ў ім для свайго бясцэннага эга. Увогуле, філасофскія канструкцыі “сусвет і я” ды “сусвет без мяне” ёсць асноўныя рухавікі любой творчасці. Што гэта такое наўкол нас, успрынятае дадзенымі прыродай органамі пачуццяў? Што станецца з гэтым усім у міг, калі мы памром? Праклятая пытанні, на якія адназначна не змаглі адказаць найвялікшыя мудрацы чалавечтва. Не змаглі, бо ніхто яшчэ не вяртаўся з вотчыны мёртвых, з-за рысы, адкуль, верагодна, бачыцца Ісціна. Тым не менш пытанні ставяцца і адказы на іх нястомні шукаюцца – па той простай прычыне, што без гэтых няпэўных і неканчатковых адказаў, бывае, жыць немагчыма.

У кнізе паэзіі “АнтыРЫФМАР”, якую выдаю да свайго саракагодзя, па сутнасці нічога няма, акрамя гэтых пакутлівых праклятых пытанняў і нясмелых адказаў на іх. Дваццаць гадоў упартага думання прывялі мяне ўсё туды ж – да Няведення, нібы абышоў шар зямны і апынуўся ў пачатку шляху. Застаецца толькі падзякаваць жыццю за сам шлях.

*Аўтар*

## 1. РЫФМАР

\* \* \*

Няведанне – гэта шчасце,  
няздорава многа ведаць.  
Няправільна лягучь масці,  
агулам наваляць беды,  
калі адкрываць калоду,  
падглядваць чужыя душы,  
цікавіцца тайным сподам,  
дзівіцца на свет нязрушны.  
Тады апануе зайдрасць,  
і жах разбярэ, няйначай,  
і станем няўмольна падаць  
у бездань з адчайным плачам.  
Няvedанне будзем клікаць,  
лагоднае існаванне...  
Ды позна – з цягучым рыкам  
у Лету надзейна канем.

\* \* \*

З усіх нездавальненняў цъмяна-шэрых  
адна нездаволенасць сабой  
смыліць і надакучвае без меры,  
і развінае роздумай сувой.

Яна ўва мne. А я ў яе палоне  
зрабіць і кроку гожа не магу.  
Яна і ў снах суцішных не пагоне,  
і гонар мой асадзіць на бягу.

О, неразлучныя, нялюбыя і злыя,  
шыбуем з ёй па змане і нудзе.  
Намуляна ў яе абдоймах шыя,  
нямашака спакою анідзе.

І трызніцца прыстанак даляглядны,  
калі сабой здаволюся зусім.  
Няхай памру. Ды верад мой закляты  
развее час, як ад каstryшча дым.

\* \* \*

Белы конь праімчаўся па шляху,  
вершнік прывідам цъмяным на ім  
пахіснуўся і ўскрыкнуў ад жаху,  
і, здаецца, зваліўся зусім.

Ноч скрывала выявы і рухі,  
ноч туманіла вочы мае.  
І не бачыў я вершніка скружі,  
і не чуў яго рухі ў траве.

Нейкі час белы конь капытамі  
гулкі стук на шляху адбіваў.  
Сціх і ён. Толькі вечер садамі  
з ніzkіх яблынь пялёсткі страсаў.

\* \* \*

Хіба можна даць веры вачам:  
папялішча ды шулы збуцвелья;  
калі легась, даўней, вечнасць цэлую  
тут стаялі і вёска і храм?

Воддалъ зараснік зараз і ценъ,  
ды каравыя вербы прыснулыя  
над засохлым ручвом, дзе мінулае  
ў дол сышло, як жыщёвы агменъ.

Цвеіць травы вятрыскі павеў,  
плачуць вербы на глебу збяднелую...  
Тут калісыі, даўней, вечнасць цэлую

па-над гонямі крыж зіхацеў.

\* \* \*

Няведаннем чорным і белым  
ахоплены, выйшаў на шлях;  
ён крагаў нагою нясмелай  
камення дарожнага страх.

Але распаляла вандроўка  
нязнонага сэрца агонь.  
Гушчэчы адольваў ён лоўка,  
праз ямы скакаў, нібы конь.

Ішоў, і нястрымнае нешта  
падсцёбвала хлопца імпэт.  
Скарабаліся пасткі і межы,  
шыгрэй паўставаў Боскі свет.

Струменіла сонца у очы  
скрэзь лісця вясновага вязу.  
Ён крочыў. Цярпіва і моўчкі  
збягаў у Бясконцае час...

\* \* \*

Вулачка ціхая Мінска старога.  
Тонуць у ценях кіёскай рады,  
гулка па бруку разносіцца мова,  
цокат абцасаў. Будынак руды  
грэе свой бок. Тут лупатае сонца  
з мурам цалуецца толькі адным, –  
больш не прабіцца, стуліліся моцна  
кроны ў дрыготкі салатавы дым.  
Коцяцца бліскайкі па трагуары,  
джаз легкакрылы ляціць праз акно.  
Гожая музыка, шчасныя твары,

водару ліп дарагое віно...

*Песня вандроўніка*

Стаць бы ніцаю вярбінаю  
над ракою ў ранні час,  
слухаць песню салаўіную,  
скаланацца кожны раз  
ад павеву мімалётнага,  
слёзы ліць на сон-траву,  
упівацца прахалодаю,  
нахліўшы галаву.

Стаць бы дубам, што на ростані  
засенъ гожую стварыў.  
За ваколіцамі з росамі  
там гуляе сонцазліў.  
І лунаюць мары дзённыя,  
ды над шатамі галін  
разбрываюцца паўсонныя  
статкі белых аблачын.

\* \* \*

Не па-людску засяялі поле,  
па-кашчунску збіралі ўраджай,  
і жалобна хмурнеў небакрай  
у краіне нязбыўнай юдолі.

А наранку ўсё тая ж макрэча  
ды палеткаў заўсёдны няўрод...  
Кожны год так было, кожны год –  
не хапае ўжо сіл чалавечых.

Акрыяць бы нам, выпрастаць шыі,  
усміхнуўшыся, твары падняць...  
Але мокне, гніе сенажаць,

але хлюпаем, ледзьве жывыя.

Наша вотчына хутка дрыгвою  
засмярдзіць на абшары зямным.  
Абышліся злачынна мы з ім –  
васільковым, рамонкавым полем.

\* \* \*

Непарушны закон прыроды  
перайначыў мяне наўскос.  
Думаў: рушыў пущнай годнай  
і цягнуў найкаштойны воз.

Аказалася, на ухабах  
калымага і скарб наўспрах  
разляцеліся. Вельмі слабым  
выйшаў мой прыжыццёвы дах.

Паабапал – асін сплященні,  
хмары ў лужынах і ўгары.  
Шкандыбаю праз злыя щені,  
джалаць восы і камары.

Вочы ўспухлі, пасмяглі губы,  
пуста ў торбе... Ды так лягчэй  
забывацца на воз нялюбы,  
пустацвет маіх дзён-начэй.

\* \* \*

Мы аднекуль прыйшлі, ачумелыя ад непагоды.  
Будавалі сялібы, узводзілі храмы, масты.  
Дамагаліся існай, ачышчанай ветрам свабоды  
і баяліся зрады, няшчырасці і пустаты.

Месты нашы буйнелі, сады наліваліся цветам,

пакаленні дужэйшыя новыя выйшлі на шлях.

Але шчасця не зналі. І бавілі зімы і леты  
без натхненняў, без Божае ласкі і веры ў вачах.

Выгнівала нутро, хоць здароўе зайдзроснае звонку  
пераконвала прышлых у нашай заможнасці ды  
палымянасці сэрцаў. Але ва ўрачыстасці звонкай  
неўпрыкмет паraphнелі паселішчы і гарады.

І тады расступалася неба і кволых прымала,  
разыходзіўся дол і навекі ўсіх дужых хаваў.  
Груды попелу ўпалі туды і азёры мегалу...  
Праз стагоддзі тут зноўку над рэчкаю сад расцвітаў.

\* \* \*

І адно, і другое, і трэцяе  
адкладаецца ў галаве,  
ветракамі вялізнымі верціцца,  
неспагольнау прагай раве.

Выбудоўвае памяць злашчансная  
тое, што пажадана забыць.  
Развярэджвае дзікімі жарсцямі,  
каб душу даастатку змарыць.

Не жадаю благое, тамлівае  
дапускаць у шгоночныя сны.  
Хай пануе там сонца над нівамі,  
хай над пушчай ляціць бацяны.

Калі сніць – то сінечу прасторную,  
калі згадваць – то ліўняў размах  
ды радзіму лясіста-азёрную,  
вёскі чорныя ў белых садах.

\* \* \*

Тут думка зліваецца з песняй бліскучай,  
святым размываецца змрок.  
Ляціць жыщядайная сіла і з кручы  
страгае па сетцы дарог.

А мы разыходзімся ў крэўным абшары,  
шшукаючы кожны сваю  
крыніцу натхнення. І пнёмся, і марым,  
і молімся светламу дню.

Але не паспелі: ужо наваліўся  
з-за лесу бязрадасны цень,  
зацягнуты вулкі смугою імглістай,  
на вежы – апошні прамень.

І мы паміраем шгоночы, нібыта  
напраўду жыццё аддаём  
у гэтую немарац, што за блакітам  
прыходзіць нямым каралём.

\* \* \*

Чаада ліхтароў над смугою сцюдзёнай  
запалілася, стала ярчэйшай за снег.  
Барва заходу зблякл... Ахутаны стомай,  
адзінокі спяшае праз двор чалавек.

Дойдзе ён, трэба верыць, да пэўнай кватэры  
і паспее сказаць за бяседным сталом:  
“З Новым годам, сябры!” Замільгаюць шпалеры  
жыщядарным ялінкавым хітрым агнём.

Будуць спевы гучаць, і сямейства зліецца  
ў тлуме радасці боскай. А трэцяй засне  
кожны трэці. І зойме трывалае месца

год нязнаны ў застолнай гулівай мане.

\* \* \*

Выцягваюцца дрэвы над асфалтам  
у доўгую алею, ды ідуць  
пад імі людзі. З векавечнай жальбай  
глядзіць нябёс настуджаная ртуць.

I мы любілі гэтак напрадвесні  
зайсці пад шаты касарукіх дрэў,  
глядзець скрэзь іх на купал паднябесны  
і чуць зямлі збалелае напеў.

А дзесьці горад цягнецца ў вышыні  
нязгаснымі сузор'ямі акон...  
Ды дрэвы ўсё ж ямчэй у вечнай плыні  
хаваюць душаў патаэмны сон.

\* \* \*

Між базарных радоў пройдзе Ён,  
праз ажыўлены гандаль, тавары,  
неспаголяй працятая твары,  
скрэзь манецін рассыпісты звон.

Незаўважаны, будзе мінаць  
магістралі, шашы і прасёлкі,  
дзе шалее няўстрым вецер золкі,  
дзе матораў бязбожная раць.

Зноўку мецы, і зноўку дамы –  
нашы сховішчы ў светакручэнні...  
Прамілыгне Ён няўбачаным ценем,  
адзінокімі станемся мы.

\* \* \*

Маўчыць і думае пад горадам зямля.  
І не ідуць угору дрэваў сокі...  
А ты калісъці песні акрыляў.  
Яны ляцелі, нібы ўдаль аблокі.

Тужліва і журботна стала тут.  
Ці ўзнімеш неба намаганнем кволым?  
Хістae сівер адзінокі пруг,  
тырчыць алътанка на пагорку голым...

Нам не запець, не ажывіць абшар,  
пакінуты табою на расправу.  
І будзе славалюбны валадар  
чыніць на горад лютую аблаву.

О, толькі б жыць! Але не так, не так,  
калі на вуліцах адно пустыя вочы...  
Згасае заход, бытцам вяне мак.  
Мы ўздоўж муроў, знявераныя, крочым.

\* \* \*

І кожны крочыў, кожны думаў  
і таямніцу нёс з сабой.  
Там кожны вёў нябачны бой  
з маркотаю і чорным сумам.

А палымяны свой парыў  
хаваў там кожны за нявер'ем,  
і зачыняў надзейна дзвёры,  
і кожны неспазнаным быў.

Ды ўсё-ткі нехта прачыгаў  
іх душтаемныя скрыжалі.  
І перадаў, каб мы гаргалі

старонак размайтых сплай.

\* \* \*

Калі загінаецца свет жураўліны  
ад гвалту і ляманту, то  
парвіце аковы, нібыта расліны,  
шыбуйце на наша плато.

Вятры тут суняты, а думкі празрысты,  
узыщана звонкая сінь.

Набудзьце супольныя строгія рысы,  
як плечы сняжыстых вяршынь.

Хай мора бушуе ў падыспадзе горным  
і пырскі да неба лятуць –  
мы знайдзем зацішную ў скалах пячору,  
каб годнасць на час ахінущь.

Не месяц, не год, а стагоддзі прамчацца,  
каб зноў падружыцца з зямлёй.

I пойдзе ўшыркі ащалелае брацтва  
па вотчыне новай сваёй.

### *Споведзь паэта*

У раздражненні, непрыхільнасці, агідзе  
да справы нелюбімай прыступіў.  
I ёй, здаецца, я не менш абрыдзеў,  
калі ўлягаў і рупіўся шгосіл.

Якія рыфмы і якія рытмы  
спынялі, абмяжоўвалі, гнялі  
мой светакрай, рукамі перарыты  
да нетраў непрыступнае зямлі!

Дубеючы далонямі і духам,

я безнадзейна скроб сухую цвердзь,  
і гнаў адчай, і ненавідзеў скруху,  
і прымушаў бязгучнае звінець.

Самлелі рукі і сатлелі строі,  
пагасла свечка ў душнай глыбіні.  
Я сцёрся і нарэштце стаў зямлёю.  
І дні наўспят над ёй не паплылі.

### *Страх*

Жывейшы за жывых, ты ўстаў насустрач ночы,  
і горад прыцішэў, пагаслі ліхтары.  
Было няўтульна нам да самае зары, –  
пакуль імглісты твар за кожным крокам сочыць.

О, як нязносна спаць, калі ступой нячутнай  
крадзеца між муроў жудлівы чараўнік!  
І здагны дасягаць міэрнай птушкі крык  
да глыбіні душы ў цямрэчы каламутнай.

Даруй нам, уладар начы закамянялай,  
грахі імклівых дзён і яркіх кветак зман.  
Пад вокнамі ідзе тужлівы караван,  
хістаюцца людзей бясформенныя целы...

Эх, ранак бы счакаць і распачаць нанова  
свой запаветны шлях за светлаю журбой,  
і зліцца пакрысе з рачулкай лугавой,  
і васількамі стаць. Ці проста ціхім словам.

\* \* \*

Хаценняў сваіх ты спазнаць не патрапіш.  
Яны – лес дрымучы і цъяны, як сон.  
А проста ідзі міма сплеценых крон,  
а проста сячы елак страшныя лапы.

І крый цябе Божа жадаць заканчэння  
сuroвага лесу, бо ў полі пустым  
сыходзяць хащені ў завоблачны дым,  
а ты засташся пакінутым ценем.

Уславім жаданняў няспраўдженых змрок  
і гушчы лясной узнясём хваласпевы.  
Адно толькі там нараджаеца смелы  
скаральнік бясконцых сусветных дарог.

\* \* \*

На месцы вуліц гэтых найсучасных  
калісыці лес шумеў хаўрусаам вершалін.  
Мінуць вякі. Замест будынін частых  
тут узрасце наноў яловы шчылынытын.

А можа, поле голае раскрые  
свае абшары ветру і снягам.  
На даляглядзе гор крутыя шыі  
абвяжуць хмары... Нас не будзе там.

Я крыкну: гора! А ці гора гэта,  
што не пабачым плыні векавой?  
Хто знае... Целяпаеца планета –  
лящіць пчалінка ў зор сусветны рой.

\* \* \*

Муры гарадскія ахопяць цябе,  
палоніць стасункаў магутная сіла.  
Так зерне знікае пры весній сяўбे  
ў разоры глыбокай зямелькі маўклівай.

Ты будзеш расці па законах сівых,  
ты будзеш зайдросціць суседу, што злева,  
і потам пакрыеца кожны твой міг,

напругай штодзённай змарнуеца цела.

Дажынкі згуляе калісь грамада.  
О, гэта памінкі па нашым квітненні!  
І пойдзе прывычная дзён чаада,  
як пожняй – аблокаў размытыя цені.

Ды хтосьці нанова рукою ўзмахне  
і прыгаршчу кіне насення вясною,  
і сонца зялёныя нівы кране,  
і лета аздобіць іх фарбай рудою.

\* \* \*

У гэтым захмараным свеце  
найлепей і досвед і сны  
хаваць, як хаваюць ад смерці  
дзяцей у часіну вайны.

Выходзіць на людныя плошчы  
тут трэба зыначыўшы твар.  
Сваю запаветную ношу  
тримаць, як тримаюць тавар.

І толькі гадзінай таемнай  
у душным начным катуху  
дзяліцца не з сябрам, а з цемрай  
пакутай на гэтым вяку.

*Мінск*

Горад мой, перавіты садамі, красуе  
ў бліках сонца, калі зноў народжаны ліпень  
спачывае лагодна. Тралейбусным рыпам  
не парушыць апоўдні дрымоту тугую.

Гэтых вуліц, завулкаў, дзядзінцаў цяністых

колькі сходжана мной... Колькі тут перажыта.  
Прынікаю душой, ціхім жалем спавітай,  
да ўсяго, што ўва мне адгукаеца існа.

Я па ім шпацырую натхнёны хадою,  
апасаюся думкай нервовай стрывожыць  
запаветнае, цёплае горада ложа...  
Нават след замятаю – свой след за сабою.

\* \* \*

Зло і добро спрадвеку б'юща,  
не саступаючи свайму  
праціўніку. І жыщъ па-людску  
магчыма Богу аднаму.

Што нашы творчыя набыткі,  
калі крыніцай дзённых спрай  
ёсьць вышнік гэтай сечы брыдкай –  
добра і зла заўсёдны сплаў...

### *Пустэльнік*

Ён ухіляўся і маўчаў,  
адводзіў вочы дзікавата.  
І не было яшчэ мяча,  
што б мог рассекчы тыя краты.

Такім вар'яцтвам светлы сум  
ён апускаў на нашы храмы.  
І плоймы велічэзных дум  
апанавалі лёд і камень.

О, гэты сцішаны мысляр  
адной наяўнасцю сваёю  
нагоўпы бесprasветных хмар  
схіліў да вечнага спакою.

\* \* \*

Ідзе па дарогах вандроўнік знябыты  
і пыл узнімае паважнай ступою.  
Абапал калосіцца жоўтае жытага,  
і вецер хвалюе бяскрайнє поле.

Зямля наталяецца сонейкам мільм,  
аблокі растуць і адвечар знікаюць.  
Бадзяга ж губляе апошнія сілы,  
ён хоча дапяць запаветнага краю.

Свяціла нырае ў прадонне начное,  
і дзень памірае, каб зноў нарадзіцца  
Упарты вандроўнік паважнай ступою  
вярстуе дарогі гаротнай зямліцы.

\* \* \*

На лёсе тваім я быў чорнаю плямай:  
кахаў, ненавідзеў і зноўку кахаў.  
Ты стала шгодзённай вярэдлівай справай  
сярод паўсядзённых няздезісненых спраў.

Прызнаемся, дружка, мы – два эгайсты –  
жадалі зняволіць адно аднаго  
абдымкамі целаў у ночы празристай,  
у возеры зоркавым без берагоў.

Але не стрывалі салодкай няволі  
і разам шарахнулі ў супрацьбакі.  
Брыдзём па жыццёвым нязведеным полі,  
шукаем прыстанку ля новай ракі.

\* \* \*

Набіраю ў кішэні бязглуздзіцы ўсякай,

пусцяковіны поўняць задумы мае.  
І таму на прастору выходжу са страхам,  
і таму ўсё вакол на мяне паўстae.

Нібы карлік нікчэмны, блукаю па вулках,  
узіраюся ў чорныя прорвы акон.  
І канae душа ў скамянеласці гулкай,  
і знікае яе неспатолены стогн.

Ну а рэдка бывае: прасветлены, чысты,  
я нячутнай хадою на вулкі ступлю,  
жыхарам усміхнуся і раніцы мглістай,  
і кашлатага дрэва сівому камлю.

\* \* \*

У залюстрэчча тайны зазірнуць  
ты не патрапіў, не здалеў, не здужаў,  
калі нягоды навалі дружна,  
калі спадала за акенцам ртуць.

І так хацеў спагады ад людзей  
дабіцца ў безвыходнасці панылай,  
калі завея несуцешна выла  
і накрывала заходу алей.

Але маўчалі дзіўныя сябры.  
Ім залюстрэчча зацямніла твары,  
скарыла душы, напусціла чары...  
Каб веры даў яму з тae пары.

Ты не паверыў. Дзъмухнула зіма,  
і лопнула люстэрка, а ў пакой  
бязвер'е пасялілася старое  
на крапінках рассыпанага шкла.

\* \* \*

Было непрытульна і мокра  
ля верасня жоўтых варот.  
Там лета апошннюю крапку  
чакаў сумнаваты народ.

Санліва цырыкалі птушкі,  
санлівыя хмары брылі,  
і вецер настойліва гушкаў  
лістогу цалюткія дні.

Яна ablягала звычайна –  
як падаюць трупы на дол.  
А хтось пракаветную тайну  
ў такім паміранні знайшоў.

\* \* \*

Сюжэты нараджаць у галаве  
і пераносіць дбайна на паперу...  
Няўжо не надакучылі табе  
прыдумак недарэчныя хімеры?

Калі вакол стаяць не міражы,  
а людзі, надарваныя дарогай,  
ці можна нам смыком сваёй душы  
вадзіць па струнах да апошняй змогі?

Перапыніся, не шчыруй, пясняр,  
твой голас хутка згубіцца ў нябыце!  
А ён усё пяе. І плоймы мар  
грымяць калоссем у зрудзелым жыщে.

\* \* \*

Ты патрабуеш многа ад людзей,

душу тыраніш крыўдай і тугой.  
А час няўмольным поступам ідзе,  
кладзе на шлях свой пыл за слоем слой.

І раны, што зазнаў ты юнаком,  
ужо смыляць і меней і радзей.  
Іх захінае збудаваны дом –  
прытулак летуценняў і надзей.

Падчас дабрэйшым бышъ цяжэй за ўсё,  
цяжэй, чым славу свецкую здабыць.  
Бо добрым не ўсміхаецца жыщцё,  
а памагае счахнуць і астыхъ.

Таму і патрабуем ад людзей  
цяпла зямнога, славы незямной,  
што шлях наш з кожным мігам карацей,  
а Лета паўнаводнаю ракой  
Цячэ за даляглядам...

\* \* \*

Сядзеў я ў крэсле. Сон ліпучы  
ужо падступаўся ад сцяны,  
ужо хацеў кашмарам змучыць,  
як мучылі былыя сны.

Але ў прасторы зааконнай  
з'явіўся гук і даляцеў,  
і абудзіў мяне ад скону  
ў вязніцы мураваных сцен.

Пакой імгненна стаўся цесным,  
і стаўся цесным мой спакой.  
Пранёсся рой знаёмых песень,  
паўстаў абліччаў светлы строй.

Я выйшаў. Вуліца маўчала,  
жаўтлява месяц зіхацеў.  
Гаючы пах зямліцы талай  
з гарэзным ветрам праляцеў.

\* \* \*

Калі наткнуўся я на шэрую сцяну,  
якую пераскочыць не патрапіў, –  
задумліва стаяў: яе адну  
не здухаць мне без сінякоў і драпін.

Сцяна паўстала прывідам начным,  
пытальнікам самотным і суровым.  
Над ёй клубіўся хмар блакітны дым,  
і месяц брыў маруднау каровай.

Не пераскочыць. І назад не павярнуць.  
А толькі – стаць і слухаць неба гукі,  
глядзець, як ночы ўсёабдынай каламуць  
вісіць над долам чорнау разлукай...

Не! Трэба браць прывычнае кайло,  
закасваць рукавы і ў поце біцца  
за тое, каб жаданае прыйшло  
адкрытай пракаветнай таямніцай.

\* \* \*

Ты праходзіш забітым салдатам  
па палях абарэльых сваіх.  
Не загладзіш, не выправіш страты,  
толькі позірк прыпыніш на іх.

Ты ўжо прывід. Ні рукі, ні ногі  
на зямлі не пакінучь слядоў.  
Сваім справам суддзя самы строгі,

праплываеш над пожнямі зноў.

І здаецца, яшчэ б хоць дзянёчак,  
то паправіў бы ўсё і паспеў...  
Ты ўжо прывід. Халоднаю ноччу  
адлятаеш у зорны пасеў.

\* \* \*

Штоночы ты чуеш у сне  
надтэрэнуты голас трывожны:  
нібыта сінічка пяе,  
прастуджаная, над пожнай.

Устанеш і выйдзеш у сад,  
накрыты асенний сцюжай.  
Губляецца твой пагляд  
у хмараах, што ў небе кружаць.

І раптам месяц зірне  
скроў хмары і тын асвеціць.  
Убачыш, нібыта ў сне,  
сінічку на голым веци.

\* \* \*

Хацелася б верыць, што ў вуліцах гэтых  
маё галашэнне дарэшты не знікне,  
што будзе яшчэ прычаканае лета,  
дзе слова ўпадзе жыццярадасным блікам.

Хацелася б верыць, што слова развеє  
чыюсьці нуду і палегчыць дарогу,  
што будзе смяяцца і плакаць завея  
над крыжкам маёй пахаваленкі ўбогай.

Хацелася б верыць, што стану травою,

звычайнай травой пад нагамі паэта,  
што будзе гарэць над яго галавою  
маё адгарэлае дзіўнае лета

\* \* \*

Ходзяць людзі па злой зямлі.  
Адзінокія, ходзяць кучай.  
Ганарліва нясуць агні  
сваёй існасці неўміручай.

Не паўгорыщца іхні крок,  
галасы іх вякі заглушаць.  
Маляваў бы я іх, каб мог  
маляваць несціранай тушшу.

Паглядзіце на іх хутчэй,  
занатуйце ў таемных сшытках...  
Час сваё павуцінне тчэ,  
развінае за ніткай нітку.

\* \* \*

Сяброў шукаць мне цяжка на зямлі.  
Сярод жывых мысліцеляў суровых  
я атрымаю толькі камяні  
і ўзняттыя ад неспадзеўкі бровы.

Сапраўдныя сябры чакаюць там,  
дзе адгарну старонку за старонкай,  
дзе адлягае паўсядзённы хлам  
і чуецца адвечны голас тонкі.

У цішы, што павісне нада мной,  
адклікнуцца сябры, і кожны стане  
дарогай за нязрушаю сцяной,  
лампадаю ў найдаражэйшым храме.

\* \* \*

Не знаёмыя мы з табою,  
але яваю паўстае,  
як калісьці вадой жывою  
шчодра спырнулаты мяне.

З таго часу хаджу натхнёны,  
з таго часу жыву наноў,  
не баюся ліхога скону  
і металу зямных акоў.

Ты назвала нябёсы дахам,  
разаслала з травы пасцель.  
Адляцела зіхоткім птахам –  
упырхнуць за табой хацеў.

Ды застайся. Імя не знаю,  
дарагога твайго імя...  
Аблачынка над небакраем –  
цёплы след веснавога дня.

\* \* \*

Падманам поўніцца таемная прастора...  
Мне хочацца пабачыць вас не так,  
не ў тым свягле, што падае з Фавору,  
а жабракамі, цёмнымі як грак.

За абалонкай хмурай, непразрыстай,  
я ведаю, каштоўнае жыве.  
Калісьці абясцеленая існасць  
пакутна абалонку разарве.

Узгадаваная пад засенню самоты,  
схаваная ад ліха і страсцей,  
яна паўстане над людскім балотам

і заміпціць, зазяе ўсё мацней.

Ну, а пакуль – маўчаць. Ні гуку, пане!  
Царуе над зямлёй няўжэрны цмок.  
Цярпець і думаць, і залізываць раны,  
і берагчы таемны свой бярлог.

### *Пекла*

Млява цікую: куды ж я патрапіў?  
Месца страшэннае, вусцішны лёх.  
Брыдкіх пачварынаў цягнуцца лапы  
ці сухастоін сівое галлё?

Тут ані сонца, тут ані ветру,  
тут ані паху жывога няма.  
Гэта зямлі неспазнаная нетра,  
гэта істот шмат пакутных турма.

Постаці цъмяныя, енкі ды крыкі,  
шоргат па камені, трупны смурод.  
Бродзіць народ незнаёмы шматлікі,  
ходзіць без сну і надзённых турбот.

Млява цікую: куды ж я патрапіў?  
Месца страшэннае, душаў турма,  
брыдкіх пачварынаў чэpkія лапы...  
Больш анічога тут, людзі, няма.

### *Воля*

Прасіцелем быць не пасуе,  
прыніжана руکі цягнуць,  
вымольваць лагоду чужую  
на тварах халодных, бы ртуць.

А лепей – бяскрайнє поле,

а лепей – размашысты крок,  
і несці з натугай і болем  
нялёгкі заплечны мяшок.

\* \* \*

Калісыці ты над безданню ляцеў –  
пералацеў, схапіўшыся за строму.  
Караскаўся па скалах, бачыў цэль  
і рушыў па зямельцы незнаёмай.

Усё, што важным для цябе было,  
за безданню суроваю знікала.  
Мінулага щымлівае крыло  
мільгнула і разбілася аб скалы.

Абноўлены і голы, як граніт,  
ступіў на неспазнаную дарогу.  
І вабіў цябе новы краявід  
сваёй адвечнай пустатою строгай.

\* \* \*

Вядуць сваю гаварыльню  
на мове такой ласкавай,  
што слухай і слухай пільна –  
не зрушыцца ўсё-ткі справа.

Мы слушаць умеем слова  
размовы любой бясконцай.  
Зжырае наш час размова,  
як кроў паядае стронцый.

Не зрушыцца нават справа,  
калі гаварыльня змоўкне  
на мове такой ласкавай,  
як дотык анучкі мокрай.

Патопім айчыну ў словах,  
размовай нап'ёмся п'яна.  
Размовай даўно не новай –  
такой, як вадзічка з крана.

\* \* \*

За што любіць цябе, жыщё,  
жмут смутку і тупі?  
Чаму хістаецца галлё  
і гнуцца берагі?

Чаму ж у жніўні каласы  
завуць гаспадара,  
ільсняцца сцёблы-валасы,  
калі прыйшла пара?

А мо і нам свой час прыспей  
паверыць дабрыні,  
каласаваць, як той пасеў  
у сакаўныя дні?

Але аб тым, што ўсё свой сэнс  
знаходзіць спакваля,  
не ведаюць навіслы лес  
і шчодрая зямля.

Не мудрагеліць будзем – жыщь  
на злосць пракосам дзён  
і бачыць, як ручай бяжыць,  
як лашчиць ветрык лён.

\* \* \*

Стала страшна сябе. Нібы підкай пачварай  
я караскаўся ў немарач дзеяў і спраў,  
кожным рухам трывожным прыщягваў кашмары,

белы свет акварэльны на глум аддаваў.

Не кляніся, не вер у людскую чулівасць,  
не любі анікога на шары зямным –  
тую ісціну ведаў, як вечную літасць,  
толькі зрэдку ў любvi растварайся зусім.

Я аплакваў смерць кошкі, як скон чалавечы,  
не выносіў уладных мужоў адназон,  
ненавідзеў сябе за плакцую калечнасць  
і маліўся паскорышь уласны свой скон.

Стала вусцішна мне. Не любіў анікога,  
апроч цъмяных ідэй і някой пустаты.  
Выракаўся ўсяго і зняверваўся строга,  
апаноўваў мяне час пякельнай нуды.

Хто ёсьць я? Гэта процыма малекул дзівосных,  
у супаддзі спалучаных некалькі дзён.  
Пазіраю ў журбё на мінулыя вёсны,  
узіраюся ў лікі сцямнелых ікон.

\* \* \*

*M. Багдановічу*

Дзе лес саступлў разлогу  
і Свілач віры нясе,  
туляўся адзін нябога  
ў свіタルны шкляной расе.

Ён слухаў усплескі рыбін  
і крык дзеркача ў траве;  
як плынъ разбівае глыбы  
і недзе ніжэй раве.

А потым хлапчук кудлаты  
пагоркі мінаў, яры.

Абапал дарогі – хаты,  
там-сям – пабудоў муры.

І жыщі цяклі няспешна.  
Наўкола касьба і спрыт;  
і сонца з сасновай вежы  
сялян асвятляла быт.

Там ладна і мірна. Людзі  
па справах ішлі, а ён,  
хлапчына, ў худыя грудзі  
ўбіраў прызначэнне-скон.

Адвечар памёр ён ціха:  
нябачны, нячутны ўздых...  
Казалі: “Той жыў і дыхаў  
радкамі слоў незямных...”

\* \* \*

Нічога не зведаеш зблізу,  
а трэба пабачыць здаля –  
з-за той пасмяротнае рысы,  
дзе ляжа другая зямля.

Адсюль жа не ўбачыш нічога,  
таму і брыду наўздагад  
тамлівай замглёнай дарогай,  
з якой не павернеш назад.

\* \* \*

Быць у згодзе з сабой магчыма,  
толькі верачы ў гэткі час,  
калі белая аблачына  
захіне ад спякоты нас.

Ліст пашэрхлы і ліст зялёны,  
летні вечар, зімовы дзень...  
Таямніца дубовой кроны  
і вязніца каменных сцен...

I ў разлуцы з самім сабою,  
і ў няшчасны, і ў зорны міг  
наталаляемся цішынёю  
спасціжэння глыбінь зямных.

\* \* \*

Апошні агенъчык задзымуўшы,  
я разам знямею, як смерць.  
Нячуйнымі стануцца вушки,  
і боль перастане балець.

Прылягу пад хісткай галінай,  
уперу ў нябёсы пагляд.  
Цякуць па вачах облачыны,  
ляціць на зямлю зарапад.

Трывожным начным задуменнем  
агорнута ўся сенажаць.  
Знікаюць размытыя цені,  
каб зранку нанова паўстаць.

На свежыя росы скіруе  
нашчадак са звонкай касой  
і пойдзе праз ніву жывую  
шырокай сваёй паласой.

\* \* \*

Распалю агонь. Буйным полымем  
узгарыцца ён, аж жуда.  
Прасядзім утрок, разам з холадам,

ночкай восенъскай давідна.

І чаканае сонца вызірне,  
згасне вогнішча – дзякую за  
час прабаўлены, час адрынуты,  
час заблытаны ў валасах.

Лісце жоўтае абліщелае,  
кроны голыя дрэў лясных,  
паміж вамі я вечнасць цэлую  
праблукай замройна і знік.

...Не гарыць агонь. І зазімак лёг  
папялішча гожа накрыў.  
Праляцеў снягір, скалануў галлё,  
тры сняжынкі ў неба пусціў.

\* \* \*

Нырайма ў сваю стыхію,  
і станем глядзець, як снег  
віруе, як вецер вые,  
як супіцца чалавек.

Яму, небараку, цяжка  
пад ветрам марозным тым.  
І мрояцца хаты нашы  
і з комінаў цёплы дым.

Але чалавек скрохь сцюжу  
ідзе ў процілеглы бок –  
туды, дзе завея кружыць...  
Ідзе і не чуе ног.

\* \* \*

Мы з табой рассказалі

ўсё тады пра сябе –  
у завоблачнай далі,  
у касмічнай сяўбе, –

калі ціха хадзілі,  
а гадзіннік стаяў  
ля няспраўдженай былі  
між някошаных траў.

Аблачынкай кахранне  
па-над лесам плыло,  
калі светлае ранне  
захінула крыло.

З тых часін засталіся  
толькі слоў чарада,  
недасяжныя высі  
і расстання бяды.

\* \* \*

Калі пытганиі ставіў дзень,  
я ўночы без спачыну  
ляжаў. І ранішні праменъ  
надзеі не пакінуў.

Падняўся, снедаў ды ішоў  
па справах ненавісных.  
Прымаў змярцвелаю душой  
шарэнгі твараў кіслых.

А потым вечар чараваў  
над сном мікрапаёна.  
Там не свяціўся мой квартал,  
пагаслі вокны дома.

Але дабраўся, лёг і зноў

пад цішынню тугую  
без думак і збавеных сноў  
праводзіў ноч пустую.

\* \* \*

Стыне тваё чаканне,  
мерна брыдуць гады,  
нібы нямая здані.  
Іх не спыняеш ты.

Не занатуеш сцісла,  
кнігай не захінеш.  
Месяцаў злыя чыслы  
ў Вечнасць не занясеши.

Ты адчыні. Мы знаем,  
што замаўчаць цяжэй,  
чым наталяцца маєм,  
кветам чужых вачэй.

Сон твой ужо ў бясчассі,  
там, дзе зіма і лёд...  
Стукат у дзвёры часты –  
як пералівы нот.

#### *Невядомаму паэту*

Срэбрам світальным іскрыцца раса,  
травеніцкі дух карагодзіць  
пад зелянінай бухматых прысад.  
Свегла і ўцешна ў прыродзе.

Ціха ступі на сцяжынку сваю  
і выбрыдай на дарогу.  
Я ўжо твой поступ здаля пазнаю,  
пільна ўгляджаюся, строга.

Мы не чужыя, за сотні гадоў  
хіба мяняеца сутнасць  
рэчаў зямных і зямных галасоў,  
водаў гісторыі мутных?

Станем насупраць, каб бачыць маглі –  
нашы падобныя твары.  
Рушаць вакол адурэлый дні,  
бліскаюць росныя мары.

\* \* \*

Хутка ўсё адыходзіць. І мінулага сон  
нам вяртае сапраўднае зданямі.  
Не пабачыць цяпер з-за замглённых акон,  
хто блукае там сцежкай падманнаю.

Чалавек там ці дрэва, спіна або твар...  
Перамешаны дзеі з ablіччамі.  
Пагукаеш – вяртаеца крыўдаў пажар,  
а не любасць вадою крынічнаю.

О, блукаенні ў мінулым! Бясконцая вязь  
устпамінаў, рахункаў не зведзеных.  
Не вадзіце, прыгадкі, па роспачы нас  
і не тышкайце пысамі беднымі.

Захінуцца б ад вас, бо што добрага там,  
дзе ўсё смерць і ўсё жальба нязбытная;  
не заходзіць зусім у мінулага храм,  
што вітае дзвярыма адкрытымі.

\* \* \*

Не жартую з табою, слова.  
Слова можа забіць падчас.  
Напрарочыш сабе такога,

што паплачааш затым не раз.

Гумілёў напрарочыў кулю,  
што закончыла яго лёс.  
Шмат паэтаў пятлю расчулі  
у вышынях сваіх нябёс.

Пастарнак жа цураўся смерці,  
абыходзіў яе ў радках.  
І таму не трымалі чэрці  
лёс паэта ў сваіх руках.

Я любіў палятаць у вершах.  
Ды разбіўся... Такі паверх,  
што з двухсот выжываю першы  
за бяздумны нязмыўны грэх.

\* \* \*

Відзежа кароткая сполахам белым  
разрэзала цемрадзь і знікла ў начы:  
ідуць на пагорак шматлікія целы,  
і голас адтуль урачысты гучыць.

Той голас – ці песня, цяпер не згадаю –  
азорыў вялікую жальбу зямлі:  
Майсеевы людзі прыстанак шукалі,  
блукалі нястомна, пакуль не знайшлі.

Там ходу было да зямлі запаветнай  
не болей за месяц, яны ж сорак год  
мясілі пяскі сухавейнага ветру –  
пакутны, рагманы, абраны народ.

Памерлі ўсе тыя, хто помніў Егіпет,  
тады абвясціў правадыр: “За грудом  
хай будзе Ізраіль, жывіце без злыбед!” –

і ціха сканаў на парозе ў той Дом.

\* \* \*

Калі зелянеюць кроны  
і вецер кальша іх,  
я ведаю: памяць гоніць  
сябе праз мой зрок і слых.

Патокі жыщца нясуцца.  
Адчуць іх і ці хопіць дня?  
Напятыя нервы рвуцца –  
лядашчая іх браня.

А хочацца многа зведаць,  
і хочацца шмат зрабіць,  
пакуль не дарэжуць беды  
жыщца дарагую ніць.

Азёры, лясы, прасторы,  
туман над ракой зрання...  
Шляхі, акіяны, горы...  
Ці хопіць на гэта дня?

\* \* \*

Зноў паўстае свяціла за акном.  
Мы спадзяёмся: новы дзень падорыць  
гасцей у наш несамавіты дом,  
і будуць яны светлымі, як зоры.

Аднак мінае раніца, а днём  
наш неспакой расце, надзея чэзне.  
І вечара дыханне пазнаём,  
і зазіраем у яго нямую бездань.

Тут электрычнасць не ратуе, не,

а толькі слепіць і зусім не грэе.  
Хутчэй бы – ноч, ды раніца ў акне –  
надзеі безнадзейная завея.

\* \* \*

Мы ўспаміны люлялі, як хворых дзяцей,  
і вынянъчвалі справы жыщёвыя...  
Шлях пралёг праз стагоддзі нашмат карацей,  
тут не скажаш звычайнаю моваю.

Ён стаіць між вякоў, як тады, так цяпер,  
непахісны, не зломлены катамі.  
І не выпаўзе самы бязлітасны звер,  
калі мы без віны вінаватыя.

Ён вісіць, і цвікі развярэдзілі плоць,  
вочы плавящца страшнай спякотаю –  
катаваны, асуджаны смерцю Гасподзь  
перед стройнай няўмольнаю ротаю.

Толькі ўраз пацямнелі нябёссы зямлі,  
толькі ўпоцемку нешта азвалася...  
Параастаюць травой тых часоў камяні,  
зелянеюць вялікаю маласцю.

\* \* \*

Я правёў колькі год, нібы ў склепе каменным,  
дзе ўсе гукі і рухі каналі мае.  
Іх сціскалі муры і душылі нязменна,  
не пускалі туды, дзе жыщё паўстае.

Шмат гадоў працякло ў несціханых патугах,  
намаганнях такіх, калі скура ў крыві.  
Прыпадаў да камення, напружана слухаў:  
ци не стане хто звонку, не крыкне: “Жыві!”

І калі патухала надзея ў знямозе  
ды спынялася сэрца ад скрухі зусім,  
чую я крокі тады па знаёмай дарозе,  
бачыў зорку над лесам і вогнішча дым.

У муроў не бывае герметыкі поўнай,  
кожны камень для Вечнасці – пыл ці пясок.  
Толькі душы плывуць на расквеченым чоўне  
супраць пыні – туды, на пачатак дарог.

\* \* \*

Разліася барва па пакоі.  
То, напэўна, шалес Мастак.  
Краявіднага свету ніколі  
ён яшчэ не накідаў вось так.

Мы з табой каву цягнем няспешна,  
абмяркоўваем кпліва жыщё.  
Ён жа позірк з завоблачнай вежы  
апускае на нас праз галлё.

Ясакар захінуў аж паўнеба –  
штось дрыготка шапоча сабе...  
Толькі промні вячэрнюю зебру  
вышываюць на шэрым стале.

Я твае думкі бачу празрыста,  
веру, мусіш ты бачыць мае...  
Камянёў дарагое маніста  
па-за шыбай зіхцець паўстает.

П'ём напой. Не заснуць гэтай ноччу –  
надта ўжо разгуляўся Мастак.  
Кроплі зорак па чорнай сарочцы  
ён яшчэ не раскідаў вось так.

\* \* \*

Горад зводзіць жаданні і дзеі на нуль,  
прагна смокча штодзень чалавечыя душы.  
Апраніся ў браню, каб схавацца ад куль –  
і брыдзі між неонавых лямпачак скрушных.

Выжываць не старацца, а проста пажыць –  
хіба спраўдзіцца мара адвечная тая?  
Гарлапаняць машыны, каб ім саступіць,  
завіхаецца ў скверах вароніна зграя.

Праўда, свеціць акно ў сціжме розных акон  
той адзінай і светлай жанчыны, што чуе  
цихі рух твой і твой беспрасветны палон, –  
між металу, муроў чуе існасць жывую.

\* \* \*

Ім хацелася жыць і щчасліва лятаць.  
Але раптам прыйшоў звыклы час паміраць.

Яны ведалі многа, багата маглі.  
Толькі нехта спыніў іх зіхоткія дні.

Нехта ў немараоч кінуў, зашчоўкнуў труну  
і закончыў ад вечную жыцця вайну.

Стала ціха наўкол. Па дарозе пайшлі  
ужо новых людзей шматгалосыя дні.

А над тымі – зямлі двухметровы навал  
верным сковішчам целаў разложаных стаў.

Ім хацелася жыць. Толькі тэрмін прыйшоў  
прыпыніць чараду іх гарачых прамоў.

Іх памкненняў, надзей, незавершаных спраў  
чараду пласт зямлі непадымны схаваў.

\* \* \*

Імчыцца па рэйках нястрымны цягнік,  
грукоча і свішча пагрозна.  
Да гэтага груку даўно я прывык,  
як конь да заўсёднага воза.

Ды розніца ў тым, што бягу ад яго,  
цягнік жа мяне даганяе.  
Жыццё незваротна ў пагоню сышло,  
цяпер яно – воўчая зграя.

А насып высокі: з яго як зляціш,  
то шыю напэўна паломіш.  
Мне выпала бегчы. Наперадзе – выш,  
а ўнізе – заклятая строма.

Дзе рэйкі зліваюцца з краем зямлі,  
дзе неба зліваецца з імі,  
там продкі мае паратунак знайшлі,  
там нехта на крылы падыме.

\* \* \*

Камень булькне ў раку, сціхне рэха ў лясах,  
кожны след у прыродзе сатрэцца.  
Толькі людзі старанна ахоўваюць страх  
адзінокага чуйнага сэрца.

Што шумела тады, то цяпер – цішыня,  
аджыло, адбуяла, панікла.  
Вывучаюць па зрэзе сівога камля  
злой прыроды маўклівия цыклы.

Ды не дрэва раскажа, а словаў навал, –  
пераможа стагоддзі і смерці, –  
як самотны Ваяр на крыжы зарыдаў,  
як парвалася чуйнае сэрца.

*Някрасава, 8*

Ціхай вуліцы дом, дзе былое жыло  
я наведваю часта заснуўшы.  
Адплываю туды, дзе бяздумна цвіло  
малалецтва духмянаю ружай.

Там на першым паверсе кватэра, і ў сад  
тры акны год трынаццаць глядзелі.  
Цераз вокны ў кватэру ляцеў зарапад  
і гучалі напевы мяцеліц.

Там як быццам мой бацька дагэтуль жыве,  
хочъ пакінуў наш свет даўнавата.  
Бачу побыт знаёмы ў чароўным паўсне,  
кнігі, сшыткі і шалік кашлатали...

Ён павінен вось-вось падысці – чалавек,  
нават кава кіпіць на фаерцы.  
Не счакаю. Лячу ў свой напружаны век.  
Зачыняюцца дзіўныя дзверцы.

## **2. АНТЫРЫФМАР**

\* \* \*

З падачы ўласнай фанабэрый расту да нябёсаў. І з вышыні піганцкага росту раптам бачу сябе сапраўднага: мураша за мурашынымі справамі. Жахаюся, але мушу пакідаць уяўную верхатуру і займаць сваё месца. На зямлі ж не могу прыміръщца з мурашыным маштабам і цягнууся ўвысь... Каб каторы раз пераканацца ў сваёй мізэрнасці.

\* \* \*

Дом мой стаіць на бульвары, усугубыч з дамамі-сабратамі. Фарбаваны фасад яго радуе вока. Шпацыруюць людзі ўздоўж яго, уздоўж фантанаў і кветнікаў. Але я не люблю свой дом з бульварнага боку. Люблю пыльны двор, і нават – далёкі яго закутак, дзе паміж старым клёнам і сметніцай касабочышца мая лаўка.

\* \* \*

У цёмнай задушлівай камеры чыніцца гвалт людзьмі над сабой, квітнее распуста і зрада. Нават праз тайшчэзныя дзвёры даносяцца енкі і крыкі аб дапамозе. Адчыняе Вартайнік камеру і кліча аднаго чалавека. “У чым ты грэшны?” – пытаецца Вартайнік. “Ні ў чым. Я чысты і праведны!” – кажа няшчасны. Падзывае Вартайнік другога і трэцяга, падзывае ўсіх па чарзе, і ўсе клянуцца ў чысціні і бязгрэшнасці, і кожны перакананы: праўда за ім. Тады зачыняецца камера, ды зноў чуюцца праз дзвёры енкі, праклёны і галашэнні бязгрэшных людзей.

\* \* \*

Толькі скончылася навальніца, і знасцежылася акно ад раптойнага подыху. Прэз хвіліну я стаяў перад ім, ды не бачыў

ні саду, у якім шалахцеў дождж, ні тыну, што мусіў быць мокры. Стэп, жоўта-руды спякотны абсяг, раскінуўся перад вачыма. Білі ў грудзі гарачыя паветраныя хвалі: да мяне набліжаўся смерч, на смерч не падобны, бо складаўся ён з двух конусаў – конус звужэннем дагары і конус звужэннем долу. Верхні падпіраў неба і быў небам. Ніжні ўпіраўся ў зямлю і быў ёй. І злучаліся смерчы зіхоткай кропкаю. ...Ужо блізка гэты падвойны смерч ад мяне, і кропка – ужо не кропка, а нібы крыж са сваёй страшнай ахвяраю. Віруе наваколле, скаланаетца дол; як акіян, ускаламучана неба. Але на крыжы – спакой, не варухнецца і волас на галаве ўкрыжаванага. Напінаю зрок, але не бачу астгатніх двух крыжкоў, што павінны там быць, не заўважаю ні катай, ні спачувальнікаў. Толькі адзін Крыж, толькі адзін Пакутнік. “Госпадзе!” – адчайна кричу я і працягваю рукі ў дзікім спадзеве быць усмактаным падвойным смерчам. Але чэзне кропка, меншае дзіўны смерч, аддаляеца па спякотным вечным абсягу...

\* \* \*

Ад поўнага даверу пераходжу да крайняй замкнёнасці, унікаю людзей. Аднак пабыўшы на адзіноце, нуджуся, марнею і, хоцькі-няхоцькі, выходжу за свой парог... Пакуль зноўку не вяртаюся, расчараўаны, у родную скованку. Гэтак і кропля марская, засумаваўшы ў прывычнай стыхіі, узнімаеца да нябёсаў, але ўсё ж ападае дажджом і, праз сотні ручайнік, праз рэкі і моры, вяртаеца ў сваю вотчыну.

\* \* \*

Два чалавекі напрочі адно аднаго. І перад кожным з іх гара клетак: у аднаго белыя, у другога чорныя. Але яны не ведалі колеру тых клетак і іхнія вартасці, пакуль не змяшалі ды не расставілі шахматным полем. Усё стала ясна тады: як хадзіць, куды і па якіх правілах. Хаос стаўся парадкам, нерухомасць – рухам, а людзі, усё жыщё ходзячы па чорных клетках, нязменна імкнуліся да святла.

\* \* \*

Петлямі стаўся мой лёс, ямамі. І вярэдзіць нязводнае: навошта? Бо відавочна, што змяніць не змагу анірохі ў дарозе сваёй. Прапісана ўжо на зорах, на далоні гэтай шурпатай ды ў кнізе чыёйсыці: *так будзе*. Але не хоча з гэтым згаджаца пакутная душа грэшніка, марнуе паперу, калупае радкі адным пытаннем: навошта?

\* \* \*

У светлай вітальні прымаю падарункі і віншаванні на свой юбілей. Мне дораць раскошныя пахучыя кветкі, а мне шкада іх, сарваных. Мне падносяць цукеркі ў дыхтоўных каробках, але не церпяць мае зубы салодкага. Жадаюць шчасця ў асабістым (то бок любоўным) жыцці, але не трэба мне гэткага шчасця. Дораць і грошы, ды што я на іх куплю? Зычаць непарушнага здароўя, не ведаючы, што ўсё парушаецца на гэтым свеце. Я змушаны крывадушна ўсміхацца і дзякаваць.

\* \* \*

Выходзіць дужы чалавек і абвяшчае: “Я люблю жыццё, бо я яго валадар. Я размежаваў дабро і зло, я спазнаў зямныя законы”. І, выхваляючыся, ставіць ён на бяспройгрышную справу, і прайграе гэтая справа. Ён ідзе па спагаду да вернай жонкі, але прастыў яе след. Цураюцца раганосца сябры, выракаюцца няўдачніка дзеци, высыхаюць крыніцы на яго селішчы. Знясілены, ніцма ляжыць ён на сухім доле. Але рагітам пррабіваецца струменьчык з-пад мёртвага каменю, падыходзіць закляты вораг і поіць яго з далоняў, прылягае груган з хлебам у дзюбе, прыбягае воўк з мясам у зубах. І, насыщіўшыся, устае чалавек.

\* \* \*

Трэснула зямля. Выплыла і расцяклася па ёй нянавісць. І рынуўся на брата брат, каб падзяліць старонкі і славу. А той, хто даўно ўсё падзяліў, адно ўхмыляўся ды паціраў руکі.

\* \* \*

Памёр чалавек сталага веку, і паселі вакол труны блізкія людзі. Слёзна смуткавалі равеснікі, старыя захоўвалі філасофскі спакой, маладыя ненавідзелі смерць і былі ўпэўнены ў сваіх сілах. А між тым пратісала ўжо Кніга лёсаў кожнаму свой век. І самы нямоглы стары пражыве яшчэ дваццаць гадоў, а самаму дужаму маладзёну засталося два месяцы. Ці не гэтая свавольствы смерці даюць сілы жывому?

\* \* \*

Аднойчы бег, як і заўжды, па справах пільных. Ды раптам укалома вока: куст агрэсту зелянне. Прыйшла вясна. Ды не яна мяне здзвіла, а тое, што нібы заўчора я страпянуўся гэтак жа, калі пабачыў той самы куст зялёнym... О жах! Няўжо было так бедна і пустэльна між леташнім і сёлетнім кустамі?

\* \* \*

Патануўшы ў крэсле, гляджу серыял – нешта з бясконцых “мыльных опер”. Калі даносяцца енкі, то прыцішаю гук, калі чыніцца гвалт, то гашу выяву. Пратускаю ў датклівую свядомасць адно прыгожае ды памыснае, унікаю нават кепскай гульні акцёраў. Кацаец, пачуваюся самавіта... Але канчаецца чарговая серыя, і доўжыцца іншы серыял, у якім ужо нічога не прыгушыш, не прыгасіш, не прылагодзіш.

\* \* \*

Пасярод бору сустрэўся чалавек з дрэвам, і прыйшліся яны адно аднаму даспадобы. А пабратаўшыся, памяніліся абалонкамі: пайшло дрэва ў свет, а чалавек застаўся стаяць у лесе. Ды не вынесла душа дрэва людской грамады, а чалавек занудзіўся ад нерухомасці. Але не вярнуць ім назад свае целы, бо не можа адшукаць чалавечнага дрэва чалавек з драўлянай душою.

\* \* \*

Абярнуўшыся ў трывозе, бачу непрыемна знаёмага хлопчыка, што мучыць кацянят, надзімае жабаў, адрывае крылцы мухам і пчолам. З грэблівым страхам адварочваюся ад гэтага ката, але чую: ён стаіць за плячыма. Сцінаю кулакі, абарочваюся зноў, каб знішчыць ненавіснага падшыванца, ды не магу наблізіцца ні на крок. Бяту ад яго, але нітрохі не аддаляюся. Ён заўсёды са мной, гэты капрызны, разбэшчаны, бязлітасны хлопчык...

\* \* \*

Ігруша стаяла ў пладах, што хілі долу яе галіны. Пад жнівенскім сонцам цяжкі грушыны, крамянелі, імкнуліся на зямлю, але не насмельваліся расстацца са сваёй матухнай. “Падайце на мяне”, – вабіў мурог. “Аслабаніце нас”, – казалі галіны. “Наталіце мяне”, – прасіў я, здрэнцевеўшы пад дрэвам. Сплывалі гадзіны і дні, але не падалі набрыняльня сонцам грушыны. Я цярпліва чакаў свайго часу. Бо нельга сарваць, нельга стрэсці, нельга прыспешваць...

\* \* \*

“Ён мае рамбічную форму, – ківае славуты знаўца на мой квадратны стол. – Стань на маё месца і пераканаешся”, – падахвочвае ён мяне. Станаўлюся і бачу: стол сапраўды

рамбічны. Згодна ківаю, і ўсё-ткі ведаю непахісна, што куды ні становіся, як на яго ні глядзі і як яго ні ўяўляй, – стол застанецца квадратным. Гэта яго якасць і самасць. Гэта яго непарушная ісціна.

\* \* \*

Пачынаем з кахрання ўзнёслага, песьцім і наталіем партнёра. І здаецца, німа на зямлі прыгажэйшага і лепшага чалавека, чым ён. Але ж паспрабуй гэты найдастойнейшы чалавек нас адрынуць, паспрабуй ён не дагаджаць нашаму самалюбству, нашаму ўладалюбству і юру. О, гора тады яму, нівернаму, што пасмеў нас не кахаць! І сыплюцца на яго праклёны, і точыцца на яго нож, і жадаем мы яму смерці.

\* \* \*

Цягнуцца з усіх бакоў доўгія ліпучыя руکі – затыкаюць мне рот. “Маўчы, – чуюцца галасы, – ты не скажаш ні слова”. А я не могу замаўчаць, бо ведаю, што кінугае ў зямлю зерне мусіць прарасці, а падкінуты над зямлёй камень павінен упасці. Але чую: “Маўчы!”, быццам яны мне далі гэты голас.

\* \* \*

У горадзе Раўнавагі, дзе ўсё ва ўсіх ёсць і ўсе ўсім задаволены, я ўкраў бескарысную драбязу. І, зусім ужо ўсцешаны, зажыў невылазна ў доме сваім. Адчуванне ўласнай пераважнасці год за годам грэла і сілкавала мяне. Але неяк поначы ўварваўся ў мой дом чалавек, які называў сябе Пераможцам. Дзіця вайны, што бушавала ў горадзе Раўнавагі ўжо колькі гадоў, ён прыйшоў па маё жыццё.

\* \* \*

Я ўзяў два кволыя саджанцы. Адзін уваткнуў у цяні пад домам і згубіў да яго цікавасць. Другі ж пасадзіў на віднае

месца. Дзень пры дні, год за годам я паліваў гэты ўпадабаны саджанец, захінаў ад вятроў і сцюжаў, усяляк яго пеставаў. І ўсё ж вырас ён у крывую куртагую вольху. А першы, начыста забыты, саджанец перарос ценъ, паўстаў над домам, заслані ў сонца. Бо гэта быў дуб.

\* \* \*

Нястомна дбаю пра мараль творчасці: аплюаю чысціню духу, насміхаюся з грахоў і заганаў, непрымірима змагаюся са злом. Аднак ліквідуй тое зло, запоўні сусвет дабром – і адразу зацвіце мой пустацвет. Як і ўсе творцы, я – паразіт на калізіях паміж чорным і белым.

\* \* \*

Штохвіліны, удзень і ўначы, шукаю цьмянага шчасця. Прымяраю рэч да рэчы, слова да слова, людзей да людзей. Хочацца чагосыці лепшага, прыгажэйшага, не такога, як зараз. Тамлюся, намагаюся, прагну. А пакрыёма ведаю: шчасця мне не знайсці, дый ці патрэбна яно ў той неадольнай дарозе, у той справе шукальніка?

\* \* \*

Калі адкрываеш ты мне, жышцё, светлы свой бок – не абнадзейваюся, не радуюся, не трывумфую: чорнага не паменела, проста зараз яно глядзіць у іншыя вочы. Калісці ж aberneцца і да мяне.

\* \* \*

Люблю наш зменлівы, няўстойлівы, зімова-летні клімат: ёсьць чаго чакаць, ёсьць на што наракаць і на што спадзявацца; ёсьць чым апраўдаць свой душэўны разлад.

\* \* \*

Выпраўляючыся з дому па надзённай справе, не ведаў чалавек, што ў полі Прычын была адна кропка, ад якой ён ідзе, а ў полі Вынікаў ёсць адзіная кропка, да якое ён дойдзе. Дасягнуць іншага – значыць разбурыць Сусвет... ці скончыць жыццё самагубствам.

\* \* \*

Строгімі вартавымі стаяць перада мной прывіды Мінулага. Чаго хочуць яны, непазбыўныя? Няўжо не разлічыўся я з імі, тадышнімі? Няўжо не выпілі яны мяне даастатку? Павінны быць за плячыма, а стаяць паперадзе майго шляху – маўкліва-дакорлівия, існыя, як жыццё, прывіды Мінулага.

\* \* \*

Поўны дом і поўная чаша ў знаёманца майго. “Як прыдбаў ты столькі багацця і любові?” – пытаюся з пэўнай зайдзрасцю. “Я баязлівец, – адказвае мой знаёмы, – і дапамаглі мне ў жыцці страх болю і страх *страты*”. – “І толькі яны?” – дзіўлюся неўразумела. “Так, – пацвярджает прыяцель, – бо гэтыя два ўлучаюць у сябе ўсе астатнія чалавечыя страхи”.

\* \* \*

Абмінуўшы тысячу пастак, ведаю, што патраплю ў тысяча першую. А таму перад гэтай наканаванай мне пасткай спыняюся і ўяўна перажываю будучую катастрофу. Мне і баліць, мне і крыйдна, і страшна, і невыносна... Як насамрэч. Але ж, ператрываўшы гэтыя лжэпакуты, рушу на сапраўдную пастку з упэўненасцю, што яе пераскочу. І пераскакваю, і шыбую далей, бо падмануў тэорыю верагоднасці.

\* \* \*

Блukaю па сетцы шляхоў. Пазбягаю святла, каб быць незаўважным для ворагаў. Абыходжу і цені, бо там небяспечна. Дыбаю ўзлескам, ускрайкам, узбочынай. Не аслеплены сонцам, бачу свягло. Не заценены ценем, распазнаю цёмнае. Я – на ўяўнай мяжы, дзе няма жыцця, а ёсць адно *назіранне*.

\* \* \*

Па вуліцах і дварах працягнуў вечар свае доўгія шчупальцы. І ўсіх людзей, хто жыве ў гэтым горадзе, раптам агарнуў непакой. Боязна рушыць, боязна думаць, боязна есці і спаць. У закутках і чорных вачніцах акон схавалася тайна.

\* \* \*

Сабраліся і жавалі, і не закрываліся раты, не спыняліся сківіцы. А ў прамежках гаманілі пра ежу, народзіны, жаніцьбы і пахаванні. Захоплена хваліі сваіх дзяцей. І жавалі, жавалі, жавалі, жавалі...

\* \* \*

Сядзелі мы шчыльным колам вакол гадзінніка, што стаяў на высокім пастаменце. Сем яго цыферблатаў глядзелі на ўсе бакі свету, і кожны з нас бачыў, як плыве час. І доўга, век за векам, ніхто не зрушыўся з месца. Але стала нудна і страшна аднаму чалавеку, і штурхнуў ён суседа ў плячо, той саўгануўся і міжволі стрывожыў трэцяга... Неўзабаве паўскаквалі ўсе са сваіх месцаў ды прыняліся кахаць і ненавідзець, тварыць і разваливаць. Так пачалося жыццё. Аднак круцілася яно ўсё адно вакол таго пастамента, на якім няўмольны гадзіннік адлічваў кожнаму свой тэрмін.

\* \* \*

Бегалі і спыняліся, апярэджвалі і адставалі, зазнавалі каханне і смутак, ваявалі паміж сабой. Для вайны і міру, для хуткасці і спрыту стваралі машыны і бомбы. Занатоўвалі гэта ў паэмах, малявалі пра гэта карціны, выяўлялі ў танцах і музыцы. І не ведалі (ці не хацелі сабе прызывацца), што ўсяго толькі бралі ўдзел у дзяленні клетак, у няспынным перацяканні сусветнай энергіі з формы ў форму, з якасці ў якасць, з жылця ў нябыт.

\* \* \*

Бачу сябра свайго. Здароўкаюся, як заўсёды. Размаўляем пра сёе-тое. І неяк няўзнак кажа сябар, што яму дваццаць пяць. Як жа так, здзіўляюся нежартоўна: ён жа толькі на год за мяне маладзеўши; а мне трывалаць трэ. Прыйглądaюся да хайурсніка: такі ж ясны пагляд, такія ж саламяныя валасы. І раптам прыгадваю, што насамрэч даўно з ім не бачыўся. Роўна сем год. “Мне дваццаць пяць”, – паўтарае сябар і чэзне ў блакітнай смуже. Я прачынаюся.

\* \* \*

Вось дрэва, кажа мне дзед, яно такое ж згарбелое, як і я, такое ж старое і неўзабаве зачэзне; я бачу ў дрэве сябе, бо таксама пускаў агожылкі і галіны ў розных напрамках, трапятаў страсцямі, як ягонае лісце, але ствол (лінія жыцця) драхлеў і згінаўся не па маёй волі.

\* \* \*

Мы прасілі ў слёзных малітвах бездакорнага раўнапраўя, мы жадалі, каб не было празмернага багацця і страшэннай галечы, каб не мулялі нам воchy крамянае здароўе і жудаснае калецства, каб не было пашаны і ганьбы, вар'ятаў і геніяў. І калі ўступілі ў вымаленую нарэшце краіну, то пабачылі пустэльню. І ажывілася яна толькі нашай няроўнасцю: няnavісцю і любоўю.

\* \* \*

Стомлены ад жыцця, сыходжу ў летуценні і сны. Дзень страшыць мяне, а ноч вабіць у свае цянёты. І тут бы дарэшты аддацца снам, пагасіць вярэдівы дзень і стаць крылатым вандроўнікам мрояў... Ды ведаю, што без турботнага і дакучнага дня не будзе рагавальнага сну. А толькі – бясконцая чорная бессань.

\* \* \*

На каменнаі пляцоўцы, у шэрыйх рыzmanах, таўчэцца безаблічны люд, доўга і бязмэтна таўчэцца. Раптам выскоквае з нагоўпу адна постаць, узлазіць на пляскаты валун і становіцца на рукі. Людзі ахаюць у захапленні і прызначаюць яго Правадыром. Тады заскоквае на суседні валун другі чалавек, спускае порткі і паварочваецца да людзей голым задам. Усе вохаюць, і становіцца ён народным Кумірам. Цяпер народ не бязглуздая маса, а, натхнёны Правадыром, бяжыць пакараць свет; галазады ж Кумір забаўляе яго ў дарозе.

\* \* \*

Цяжка расставацца са звыклымі рэчамі. Маруджу да апошняга, пакуль памяняю нешта на нешта. Здаецца, жыць не змагу без старога і зруchnага. Праз месяц жа пасля абноўкі амаль і не памятаю старога; а калі ўспамінаю, дзіўлюся, што нагэтулькі забыў пра яго. На жаль, так і з людзьмі.

\* \* \*

Сцерагла маю маладосць самая небяспечная пастка – Ілюзія. Падманшчыца, яна казала, што ўвесь свет створаны для мяне; яна шаптала, што найлепшае ў свеце – каханне; яна пераконвала, што людзі паважаюць адно аднаго і што сярод гэтых людзей мусіць быць радасна. Я верыў у яе лагодныя слова і адважна рушыўся па жыщі. Падмануты, адпрэчаны ды

знявечены, я пракляў у рэшце рэшт тую Ілюзію. І ўсё ж дзякую ёй за Дарогу, на якую б наўрад ці наважыўся стаць, па якой не ступіў бы і кроку без яе няшчырых заваблівых слоў.

\* \* \*

Расстаўлены па Культурным полі ягоныя Ідалы. Нешматлікія, яны добра відны адусюль. Імі кіруюцца, па іх звяраюць хаду, імі абвяшчаюць свету пра нашу адметнасць. Ідаламі прыкрываюцца, за імі хаваюць свае грашкі, імі нават “размахваюць”, каб вынішчыць канкурэнтаў; а таксама страшаць маладых, каб тыя не зарываліся. У Ідалаў не пытаяюцца згоды, ад іх кожны мае сваю карысць.

\* \* \*

Калі Зямля памяняла свой ход – кручэнне, напрамак палёту, – я ўбачыў людзей, што адступалі назад і маладзелі, як тое ні дзіўна. І згледзеў сябе – на лаўцы ў ліпеніцкі дзень, пад шатамі парку. Павольна падняўся і стаў адыходзіць, пяткуочы, у глыбокі ценъ алеі *той чалавек*. Па дарозе далучылася да яго, патрымалася за руку і адтырхнула преч нейкая спадарожніца. Пачуліся юначы смех і дзіцячы плач, а затым знік, затулены бухматай лістотай, мой цьмяны абрыйс – вярнуўся ва ўлонне.

\* \* \*

Мы нібы вяршыня айсберга, што дрэйфуе ў сцюдзённых водах бязмежнага акіяна гісторыі. Пад водой – нашы продкі, незлічоная колькасць людзей. ...Намярзаюць пырскі на белай вяршыні, ідуць снягі і таксама ўцяжарваюць яе. Ніз паволі ссоўваецца ў акіян, і кожны з нас урэшце пагрузіцца – каб трymаць вяршыню, што будзе зіхацець над чорнымі хвалямі.

\* \* \*

Скурай, вачыма і вуснамі адчуваю няўцямны страх. Пад покрываючымі ночы і ў цёплы сонечны дзень ахінае ён маю існаць. Ён цісне і прыгнятае, ён ушчувае і папярэджвае, ён не дае забыцца, што ўсе мы памром. Невыносны ў сваёй бязлітаснай праўдзе, ён зберагае жыццё, засцерагае ад памылак, страгаў і траўм, ён спараджае спагаду да бліжняга і творчы імпэт. Ён крыніца ўсяго – мой нязводны няўцямны страх.

\* \* \*

Яны лёгаті адвееку, як птушкі, – нябачныя, разлітая ў паветры шматстайныя чалавечыя думкі. Яны існавалі тады, калі нас не было. З'явіўшыся на зямлі, мы прагна і няўмела наталяліся іхнім сілаю. Мы адкрывалі іх для сябе, хоць былі імі ж і створаны. Яны перацякалі ў нас і абагаўлялі нашу жывёльную плоць. Яны пужкалі бязмежным і змушалі яго спазнаваць, каб не звар'яцэць ад адчаю. Іх ужо не пазбыцца, яны знідаваліся з намі навек – усюды існыя легкакрылыя думкі.

\* \* \*

Дзе лес густы і цямравы, дзе сонца не бачна і летам, браджу я да болю ў ступнях, ірву аб хмызняк адзенне. Шукаю таго чалавека, які завабіў сюды, завабіў і схаваўся, як здань, за гушчаю елак і вольхаў. Галёкаю, клічу і плачу. Згасае нягучнае рэха. Маўчанне. І гук маіх крошкаў. У снах жа кароткіх і млосьных, якія прыйходзяць у руху, заўжды ўспамінаю паляну і домік за ёю... і рэчку, і сад.

\* \* \*

“Спыніся!” – зредчас наганяе мяне на хаду нейчы вокліч. Тады нерухомею, абарочваюся і ўважліва азіраю Дарогу. Хіба вярнуцца? Ды хто там мяне чакае: пакрыўдженым саромеюся глянуць у вочы; ашчасліўленым там добра і без мяне;

неспазнанае будзе толькі наперадзе. Таму паварочваюся і кроучу ў ранейшым кірунку – але ўжо не так імпэтна і самазахоплена. Баюся новага воклічу.

\* \* \*

Бяжыць перад вачыма старая чорна-белая кінастужка, і за шэрымі кадрамі вясёлкова расцвітае радасць жыцця. За яскравым жа шматгалоссем сучаснасці каварча стаілася, зеўрае, палохае, адштурхоўвае і разам з тым вабіць чорная прорва.

\* \* \*

З усіх шчылін цячэ на нас Інфармацыя. Спакушае, цвеліць, забірае ў палон. Створаныя як непаўторныя адзінкі, мы прагнем збіцца ў гайню, жадаем ведаць літаральна ўсё пра кожнага з нас. Паглынаем, не ў змозе ператравіць. Разасабляемся.

\* \* \*

Кладучыся спаць, не ўпэўнены, што прачнуся. Ды засынаю без ценю страху, хоць уладараць там цьмянья здані, што існуюць па законах хаосу, па законах распаду і смерці. Я не могу іх аналізаваць, не здольны на іх упльваць, не ў сілах з імі змагацца. Я паміраю ў сне, бо губляю моц свайго “эга”. И адначасова жыву, бо з'яўляюся назіральнікам ды бязвольным чыннікам тых сумбурных падзей.

\* \* \*

Пешчу сваю лянату. Ганаруся, што могу месяцамі не сядзяць за пісьмовы стол. Вялая, кволая і дужа не паважаная людзьмі, яна не дае пакуль стаць кончаным графаманам.

\* \* \*

Ён выходзіў на людныя плошчы, і хвалі гвалту і блуду адкідалі яго назад; ён ледзь паспіваў схапіць кавалачак хлеба, зачарпнуць прыгаршчу вады і шыбаваў у свой катушок, дзе мроіў іншым, непадуладным страху, жыщцём. За гэта яго называлі вар'ятам.

\* \* \*

Як толькі абуджаюся ад сну, яшчэ не ўстаўшы з цёплай пасцелі, пачынаю грашыць. Праз скуру, вочы і вушки мае ўпаўзае, трансфармуеца і перадаецца вонкі неўтаймоўны адвечны грэх. Наіўны, я калісьці прагнуш пазбавіцца ад яго і зрабіцца чысцейшым. Што азначала: аслепнуть, аглухнуть, а найлепей – памерці. Грэх кіруе жыщцём хаця б таму, што праз яго нараджаюцца дзеци.

\* \* \*

Абрынулася на наш горад вясна. Затапіла яго сонцам, запаланіла зялёным лісцем і яркімі кветкамі. Іду, заваблены жыццядайнымі водарамі, па вулках, заходжу ў двары, дзівуюся хараством... А насамрэч шукаю дрэва, якое не перанесла зіму, каб укленчыць перад яго сухаголлем.

\* \* \*

Хлусня. Ёй абираемся, яе саромеемся, яе дбайні скрываем ад акаляющих. Яна даражайшая за інттым і ці не каштоўнейшая за жыщцё, бо з яе дапамогай почасту жыщцё і ратуеца, з яе саўдзелам набываюць кахраных і ўмудраюцца з імі ўжыцца. Хлусня – гэта наша абалонка ў духоўным свеце, як цела – у свеце фізічным. Хлусня – гэта папросту недагаварэнне ўсяго.

\* \* \*

У квадратным пустым пакоі, пасля доўгага пераследу, заспываю чалавека, які мяне ігнаруе. Я працягваю яму на далоні зморшчаны паветраны шарык і кажу: “Вось паглядзіце!” Але ён пазірае скроль мяне і гаворыць: “Не бачу”. Тады надзімаю шарык і падступаюся ўшчыльную да апанента. “Не бачу!” – тым не менш упартага гаворыць ён. Я раздзімаю шар да такіх памераў, што ён запаўняе пакой і прыпірае таго чалавека да сценкі. Аднак і тут ён ігнаруе мяне, адварнуўшыся. “Не бачу!” – даносіцца прыглушаны агромністым шарам ягоны крык. Нарэшце шар лопаецца, і гэта суправаджаецца жудасным выбухам. “Не чую!” – радасна абарочваецца чалавек і, гледзячы паўз мяне, ганарліва пакідае пакой.

\* \* \*

Спорна сыплецца, укрывае нашу зямлю чысцюткі сняжок. Радуюся таму, што знікнуць пад ім, забяліўшыся, і мае грахі і заганы. Дужа хочаецца, каб іх ніхто і ніколі не ўбачыў. Ды не жадаць жа для гэтага вечнай зімы...

\* \* \*

“На наступны Новы год і я зраблю табе падарунак!” – кажа праўнук прадзеду, разгортваючы святочны пакунак. “Што ж, трэба дажываць да новага года”, – усміхаецца пра сябе лядачы стары, а ўголас шчыра дзякуе гэтаму неразумнаму дзіцяцьку.

\* \* \*

Янка вельмі любіў сям'ю. Ён ахвяроўваў для яе ранейшымі прыхільнасцямі і сябрамі; надрываючыся на рабоце, цягнуў дамоў лішні даляр у жаданні ашчаслівіць дачку і жонку. ...Янка памёр маладым, з непахіснай верай у свайго куміра – сям'ю. ...Праз два гады ў ягонай кватэры гаспадарыў

новы мужчына, які любіў Янкаву жонку, дачку, а таксама іх агульнага сына. Ён надрываўся на рабоце і цягнуў дамоў лішні даляр. Ён добра выконваў Янкавы функцыі.

\* \* \*

Яны любілі жыццё, але ведалі, што памруць. Каб падмануць смерць, яны будавалі сабе піраміды чужымі рукамі. Абкрадаючы ўсіх і ўсё, збраўлі скарбы і неслі іх на той свет. Яны меркавалі, што золата дапаможа ім у вечным жыцці. Аднак людзі прыходзілі ў пахавальні і вярталі назад свае скарбы, спадзеючыся, што золата ім дапаможа жыць тут і цяпер.

\* \* \*

Раней верылі ў Бога. Цяпер жа ўсё больш – у навуку, якая даказала, што Сонца астыне. Цяпер вераць у бессэнсоўнасць жыцця. Што ж, вольнаму воля.

\* \* \*

Напаўняе наваколле тлумнае шчасце. Але што гэта – скаланаюся неспадзеўкі: тая, што радуецца замужжку, будзе кінута сваім чалавекам праз восем гадоў; той, што ўсцешаны выдячэннем ад карыесу, аслепне праз нейкі час; тыя, што радуюцца нараджэнню першынца, будуць цярпець ад яго пабоі ў старасці... Як сказаць, як хаця б намякнуць?.. Зрэшты, у няведанні – шчасце.

\* \* \*

Забіўшы пстрыгкай кузурку, што паўзла па стале, чалавек адчуў вярэдлівую няёмкасць. “Яе жыццё не мела ніякага сэнсу”, – з лёгкасцю апраўдаў ён сябе. Праз паўгода чалавека змусілі ехаць у чужую краіну, каб ваяваць і забіваць сваіх бліжніх. Ён загінуў ад выбуху, што разарваў яго на шматкі. Нехта палічыў нікчэмным яго жыццё.

\* \* \*

Я ішоў па цёмным калідоры ў вяслай гурме. Як і ўсе спадарожнікі, я раз-пораз стукаўся ў дзвёры, што цягнуліся з абодвух бакоў. Мне ніхто не адпёр, хоць адзін за адным знікалі за тымі дзвярыма мае прыяцелі. Я даставаў звязкі ключоў, але ніводзін не падышодзіў да замкоў, якімі запіраліся дзвёры. Я кричаў, і голас мой нёсся ўздоўж калідора, а рэха прасіла: “Не кричы, я стамілася лётаць між сцен”.

\* \* \*

Адмучыўшыся вайнай, мы заракліся жыць мірна. Але ж яна не спынялася аніколі, а з палёў і вуліц перайшла пад дахі. У кожнай сям'і, у любой суполцы пад белымі строямі загаіліся яе войскі. Рыкаюць, жадаючы прарвацца вонкі, зліца ў адзін ядавіты клубок куслівя змеі вайнны. Іх нельга пазбыцца дазвання, можна толькі застрашыць, скаваць, каб не вылуваліся. Яго вялікасць Закон і яе вялікасць Мараль нясуць тую варту.

\* \* \*

Ён штомоцы кричаў, даводзячы сваю праўду да слухачоў. Аглушаныя, яны не разумелі яго. Ахрыплы ад працяглага ляманту, ён у слязах перайшоў на шэпт. Здзіўленыя, яны сталі пільна ўслухоўвацца ў яго слова і расчулі ўсё, што ён меў ім сказаць. І нават крыху болей за тое.

\* \* \*

Калі робіцца душна і цяжка дыхаць, нядобрыя думкі прабіваюцца да мяне. Думкі пра бліжніх. Ведаю, што не могу быць вінаватым за іх з'яўленне, а нясу адказнасць за тое, якія заслоны свядомасці стаўлю на іхнім шляху. Ліхія думкі – гэта вопыт папярэдняга жыцця, які ўжо не зменіш, і вопыт чагось патаемнага, над чым я не ўладны. Мячом прасякаючы

абалонку, ірвуцца такія думкі ў свядомасць. Маё “эга” працівіцца ім. У гэтym палягае яго заслуга або параза. Але ж не віна за тое, што яны ёсць.

\* \* \*

Неяк з'явіліся ўва мне чалавечкі. Торгаюць ручкамі-ножкамі, круцяць галовамі, гамоняць паміж сабой, і кожны наровіць сябе праявіць, просячыся вонкі. Цярплю гэтую валтузню, пакуль толькі магчыма. Хаджу, баўлюся іншымі справамі, нягледзячы на стукат у маім чэраве. Чакаю часу творчых патугай.

\* \* \*

Калі клянуцца ў вечным каханні і бязмернай любові, ахінаюся недаверам. Яны патрэбны адно аднаму, як рацэ берагі і як траве глеба. Знікнуць берагі, і вада знайдзе іншае рэчышча. Высахне глеба, і насенне ўпадзе на новае месца. Расстануцца закаханыя і хутка запоўняць сваю пустату. Любоў жа пануе там, дзе няма месца звычы і матэрыйлай патрэбе. Ёй непамысна ў чалавечых стасунках. Любоў – гэта адмаўленне ад свайго “я”.

\* \* \*

Людзі любілі сонца – не палаючы страшны пігант, а далёкае, лагоднае, жыццядайнае зямное свяціла. Пад ім хораша грэцца на пляжы; яму добра радавацца, калі яно вызірае з-за хмар; пад ім добра вырошчваць дарункі зямлі... Людзі любілі геніяў – памерлых, аддаленых, бяспечных у абалонцы сваёй легенды. Імі можна захапляцца і любавацца без боязі апячыся. А галоўнае, з імі, цяпер касмічна далёкімі, не трэба нічым дзяліцца.

\* \* \*

Гуляю па сцяжынах Пантэона культуры, хоць думаю, што сяджу за пісьмовым столом. Чытаю надпісы на магілах. Чую нясмелы поступ сучаснікаў. Засяроджаныя на сваім, мы адно з адным не вітаемся. Жывыя і жывавыя, мы не маєм свабоды памерлых жыхароў Пантэона. Іх чуваць на ўвесь свет. Нашыя ж галасы губляюцца ў навакольным тлуме. Яны маюцца відныя месцы і сцяжыны да іх. Мы ж толькі шукаем, куды можна ўпіхнуцца. Нерухомыя, яны вызначаюць маршруты між сваіх надмагільнікаў. Мы вольныя толькі спыніцца і памаўчаць... Надыходзіць ноч. Каплічны звон абвяшчае аб гэтым. Спяшаю на выхад, кідаю апошні пагляд на шапаткія таполі ля брамы. Зранку мушу вяртацца.

\* \* \*

Бягу ці сплю, пакутую ці радуюся – штохвіліну помню адно: ляжу пад сякеры, якую ўзняў над маёй шыяй нябачны кат. Гэта не суд за нейкую будучую ці існую правіну маю, гэта не рахунак, які звяздзецца са мной некім за нешта. Гэта проста няўмольны, не залежны ад майго ладу жыцця і думання Тэрмін. Ён прыйдзе для кожнага з нас настолькі ж неадменна, як пушчаны ў паветра папяровы самалёцік калісьці ўпадзе на зямлю. Рана ці позна. Дачасна ці своечасова. У славе ці бясслаўі. Ён прыйдзе, апусціцца сякеры на шыю, не ў сілах знішчыць толькі адно: плён нашых спраў. Але ў праве істотна яго *урэзаць*.

\* \* \*

Гуляюць па свеце дзве розныя праўды. Адна для шыльды, другая для ісціны. Праз першую наладжваюць асабістыя справы, праз яе трymаюцца на плыбу, песцяць яе і мацуюць так, каб камар носа не падаткнúй. Некаторыя называюць гэтую праўду-шильду хлусней. Але не слушна. Яна – толькі спосаб выжывання ў нашым бунтоўным свеце. І з дакладнасцю да

адваротнага: праўда-ісціна – адно спосаб прыстойна памерці. Як Хрыстос на Крыжы. З таго часу ходзяць па свеце памілаваныя юдзеямі варавы, а ўкрыжаваная ісціна прысутнічае толькі ў слове... Аднак – прысутнічае.

\* \* \*

Лезуць мурашы на піраміdalную пабудову – Мурашнік. Лезуць, пішчаць і шчэмляцца. Па галовах, спінах сабратаў, абдзіраючы і ломячы свае мурашыныя лапкі. Тыя, хто на версе Мурашніка, пачуваюцца лепей за тых, хто пад імі. На верхніх не цісне цяжар піраміды, кожнае прамоўленае імі глупства ўспрымаеца Мурашнікам як шэдэўр. Галасы ж ніжніх насельнікаў або зусім нячутныя, або гучаць як скаргі і енкі. Верхніх мала, і большасць мурашоў іх не любіць. Аднак, ненавідзячы паасобку, ухваляюць іх адзіным голасам гэтага дзіўнага стварэння – Мурашніка. Унізе – цесна, мулка і непрестыжна. Уверсе – ненадзейна, ветрана і самотна... Ідзе несупынны рух, выносіць хаос ніжніх на верх, зрынае высокапастаўленых мурашоў на падножжа Мурашніка. Задушаныя ў цісканіне паядаюцца сваімі сабратамі – дзеля энергіі дасягнення вяршыні.

\* \* \*

Ніколі не хацеў вярнуцца ў дзяцінства. Не таму, што яго так званая бясхмарнасць у мяне пад вялікім пытаннем, а таму, што баюся перажыць нанова ўсе нягоды і расчараўанні, што зазнаў у юнацтве, маладосці ды сталасці.

\* \* \*

Мы не можам быць шчаслівымі – мы, жыхары блакітнай планеты. Як не можа быць шчаслівым адзін багаты, а точаны мільёнамі бедных. Вакол нас, на неабсяжных просторах Космасу – смерць, там пануе мёртвая матэрыйя, што непамерна ўстойлівейшая за жывую. Мы ёсць выключэннем з агульнага

правіла смерці, а таму шчасце наша – падман, а няшчасце – рэальнасць. Мы зыбаемся на танюткай мяжы, абапал якой смяротны холад і пякельная гарачыня. Усе чалавечыя нягоды, хваробы, крыўды, зрады і скон – адно сублімацыя няўстойлівага стану жыцця. Не будзе яго – і нічога не будзе, апрач мернага абарачэння планет, апрач нараджэння і пагасання свяціл, неймаверна павольнага і абыякавага. Таму гаварыць пра чалавечасе шчасце магчыма толькі ў плане часовасці ды адзінкавасці, то бок пра шчасце адной чалавечай асобіны ў нязначны прамежак яе кароткага існавання.

\* \* \*

Гогаль у душэўным разладзе спаліў другі том сваёй сусветна вядомай паэмы, а неўзабаве памёр у роспацы і раскайенні... Нашы ж “інжынеры душ” чалавечых, будучы ў добрым здароўі, панастваралі ды панаапублікоўвалі процьму раманаў, трывалі, тэтралогій і пенталогій, атрымалі хвалебныя рэцэнзіі, пачэсныя прэміі, вялізныя гроши, з’ездзілі іх празываць-прапіваць на курорты, а праз шмат гадоў сканалі ў паshanе, з непахісным усведамленнем значнасці зробленага... Аднак свет іх не чытае і амаль што не ўзгадвае, а незмаўкальна гамоніць пра другі том Гогалевай паэмы, які ніхто ніколі толкам не бачыў, ніхто пэўна не ведае, існаваў ён ці не. Хвала вар’ятам. І хвала немаце.

\* \* \*

Усе замаўчалі, забіліся ў норы, разлілася па горадзе цішыня. Растварыліся ў ёй нямыя, а тыя, хто мог нешта сказаць, збаяліся. Плыве над гмахамі засмужаны ветах. Халодная золь ахінае муры. Бязгучна. Бяздушна. Магільна.

\* \* \*

У патухлым экране тэлевізара люструецца адбітак маёй цыгарэты. Дзе ён, спрабую з нуды даўмецца: на плоскасці

экрана, або ў гэтакай жа бясконцасці, як і зорка, што ззяе ў начным праёме акна?

\* \* \*

Не памятаю, як заходзіў у Лабірынт, не ведаю, навошта па ім блукаю і якім доўгім будзе мой пакручасты шлях. Адно несумненна: выйсце з яго там жа, дзе ўваход, і яно мне, не ў прыклад астатнім лабірынтам зямлі, гарантуюцца. А пакуль – злізываю з муроў вільгаць для наталення смагі ды збочваю ў чарговы пралаз...

\* \* \*

Душа прагне самоты. А таму выбіраюся з пустой кватэры і растваюся ў гаманікім натоўпе людзей. Усе чужыя, усім няма да мяне ніякае справы, усе не супраць, каб мяне зусім не было. Ідэальнае месца для адзінотніка.

\* \* \*

Дакучліва каркае груган пад акном. Скавыча вецер. Рыпяць ад яго дзвёры пад'езда. Адзінокая постаць шыбуе праз бясснежны студзеньскі двор. Пагас апошні ліхтар. Але ў майм акне светла ад снегападу, весела ад завірухі, бадзёра ад маразоў. Абыходжу астатнія пакоі кватэры, пазіраю праз шыбы на двор – там тая ж цёмная золь. Дзіўлюся, і даводжу сямейнікам, што ў майм пакоі зіма. Не вераць.

\* \* \*

Каб гаварыць нешта новае, трэба рабіць працяглыя перапынкі ў пісанні. За гэты час неабходна памяняць сваю існасць.

\* \* \*

Кроучу па аслізлым каменні дапатопных часоў. Дыміцца пакарабачаная зямля, сям-там нешта расце, сям-там поўзаюць застрашлівяя пачварыны. Аднак за навакольнай жудой маячыць пэўнасць, што мы калісьці народзімся... Рушу па ходніках недалёкае будучыні. Тыя ж вокны і тыя ж твары, тыя ж дрэвы і тыя ж слупы, тая ж мова і той жа дым цыгарэт... і досвед, што нас ужо не будзе ніколі.

\* \* \*

Стагоддзямі яны захіналі голае щела, адводзячы яму месца на задворках жыщца, – і квітнелі ды множыліся, нягледзячы на ўсялякія навалы і пошасці. Сучаснасць распранула іх, паставіўши секс на пачэсную покуць, – і яны мізарнеюць ды выраджаюцца, нягледзячы на навуку і медыцыну. Яны наважылі жыць “для сябе”, а таму іх землі запаўняюцца варварамі, што працягваюць жыць для Бога.

\* \* \*

Ён свядома канчаў жыць. Не жадаючы жыць, застаўся на гэтай зямлі і нашмат перажыў тых, хто прагнунуў жыщца, хто быў шчаслівы і ўмеў апчаслівіць іншых. ... Цячэ рака Часу, ахінае, лагодзіць, топіць – па сваіх спаконвечных законах, насуперак нашай волі, спраўджваючы вышэйшае прызначэнне. Рацэ не патрэбны шчаслівяя, роўна як і не патрэбны пакутныя. Яна раўнадушная да здаровых і хворых. Рака *выносіць* відушчых.

\* \* \*

Згледзеўшы на клёне прыгожы лісток, што трапятаў між зялёных сабратай, я згубіў адзінокі спакой, не спаў і не еў колькі дзён, шгогадзіны спускаўся ў двор і шукаў у кроне той асобны лісток. Неяк уночы, знясілены непазбыўным бяссоннем,

крадком узлез на дрэва і сарваў лісток, што пазбавіў мяне спакою, занёс дамоў і засушыў паміж шыбамі кніжнай паліцы. Доўгімі зімовымі вечарамі плачу па яго зялённым жыщці, якое я скраў, і цешуся яго зжаўцелаю вечнасцю.

\* \* \*

Цягнік шумна нясецца праз ноч. За вокнамі толькі цемра і зоркі. Спадарожнікі невыносныя адно аднаму, але мусяць цярпець і вынаходзіць лекі ад беспрасветнай нуды. Прыйшынкаў няма. Ніхто не ведае пачатку і мэты гэтага грымлівага руху. І ўсё ж нехта цікаўны выбягае ў Тамбур і з крыкам роспачы высокавае на хаду. Такіх мала. Большасць чапляеца за свае лавы. Аднак па кожнага калісьці прыходзіць Каманда і выводзіць у Тамбур ужо паняволі. Ніхто за праезд не плаціў і на яго не напрошваўся. Грыміць імклівы цягнік, і скроў гэтых манатонных гукі мы слухаем і баймся пачуць крокі Каманды.

\* \* \*

Баюся чэргаў – не з-за мітусні,  
не з-за скажоных прагай твараў,  
не з-за насмешак тых, хто апярэдзіў,  
не з-за стагнанняў тых, хто прыгадстаў,  
а боязна таго, што чэргі ўсе  
ў адну чаргу даўжэйную ўцякаюць –  
у ту ю, што стаіць па смерць.

1999–2009 гг.

© Інтэрнэт-версія: Камунікат.org, 2011 год  
© PDF: Камунікат.org, 2011 год  
© ePUB: Камунікат.org, 2011 год

## **Змест “АнтыРЫФМАР”**

### **частка 1. РЫФМАР**

**“ТУТ ДУМКА ЗЛІВАЕЦЦА З ПЕСНЯЙ БЛІСКУЧАЙ...”**  
*(прадмова Ю.Нератка)*

**З няведаннем чорным і белым (слова аўтара)**

*вершы:*

1. “Няведанне – гэта шчасце...”
2. “З усіх нездавальненняў цымяна-шэрых...”
3. “Белы конь праімчайся па шляху...”
4. “Хіба можна даць веры вачам...”
5. “Няведаннем чорным і белым...”
6. “Вулачка ціхая Мінска старога...”
7. *Песня вандроўніка*
8. “Не па-людску засяялі поле...”
9. “Непарушны закон прыроды...”
10. “Мы аднекуль прыйшлі, ачумелыя ад непагоды...”
11. “І адно, і другое, і трэцяе...”
12. “Гут думка зліваецца з песняй бліскучай...”
13. “Чарада ліхтароў над смугою сцюдзёнай...”
14. “Выцягваюцца дрэвы над асфальтам...”
15. “Між базарных радоў пройдзе Ён...”
16. “Маўчыць і думае пад горадам зямля...”
17. “І кожны крочыў, кожны думаў...”
18. “Калі загінаеца свет журоўліны...”
19. *Споведзь паэта*
20. *Страх*
21. “Хаценняў сваіх ты спазнаець не патрапіш...”
22. “На месцы вуліц гэтых найсучасных...”
23. “Муры гарадскія ахопяць цябе...”
24. “У гэтым захмараным свеце...”
25. *Мінск*
26. “Зло і добро спрадвеку б'юцца...”
27. *Пустэльнік*
28. “Ідзе па дарогах вандроўнік знябыты...”
29. “На лёсе тваім я быў чорнаю плямай...”
30. “Набіраю ў кішэні бязглуздзіцы ўсякай...”
31. “У залюстрэчча тайны зазірнуць...”
32. “Было непрытульна і мокра...”

33. “Сюжэты нараджаць у галаве...”  
34. “Ты патрабуеш многа ад людзей...”  
35. “Сядзеў я ў крэсле. Сон ліпучы...”  
36. “Калі наткнуўся я на шэрую сцяну...”  
37. “Ты праходзіш забітым салдатам...”  
38. “Штоночы ты чуеш у сне...”  
39. “Хацелася б верыць, што ў вуліцах гэтых...”  
40. “Ходзяць людзі па злой зямлі...”  
41. “Сяброў шукаць мне цяжка на зямлі...”  
42. “Не знаёмыя мы з табою...”  
43. “Падманам поўніцца таемная прастора...”  
44. *Пекла*  
45. *Воля*  
46. “Калісці ты над безданню ляцеў...”  
47. “Вядуць сваю гаварыльню...”  
48. “За што любіць цябе, жыццё...”  
49. “Стала страшна сябе. Нібы гідкай пачварай...”  
50. “Дзе лес саступіў разлогу...” (*М. Багдановіч*)  
51. “Нічога не зведаеш зблізу...”  
52. “Быць у згодзе з сабой магчыма...”  
53. “Апошні агеньчык задзымуўшы...”  
54. “Распалю агонь. Буйным полымем...”  
55. “Нырайма ў сваю стыхію...”  
56. “Мы з табой расказалі...”  
57. “Калі пытанні ставіў дзен’...”  
58. “Стыне тваё чаканне...”  
59. *Невядомому паэту*  
60. “Хутка ўсё адыходзіць. І мінулага сон...”  
61. “Не жартую з табою, слова...”  
62. “Відзежа кароткая сполахам белым...”  
63. “Калі зелянеюць кроны...”  
64. “Зноў паўстае свяціла за акном...”  
65. “Мы ўспаміны люлялі, як хворых дзяцей...”  
66. “Я правёў колькі год, нібы ў склепе каменным...”  
67. “Разлілася барва па пакоі...”  
68. “Горад зводзіць жаданні і дзеі на нуль...”  
69. “Ім хацелася жыць і шчасліва лятаць...”  
70. “Імчыцца па рэйках нястрымны цягнік...”  
71. “Камень булькне ў раку, сціхне рэха ў лясах...”  
72. *Някрасава, 8*

## **Частка 2. АнтыРЫФМАР**

1. “З падачы ўласнай фанабэрый...”
2. “Дом мой стаіць на бульвары...”
3. “У цёмнай задушлівай камеры...”
4. “Толькі скончылася навальніца...”
5. “Ад поўнага даверу...”
6. “Два чалавекі...”
7. “Петлямі стаўся мой лёс...”
8. “У светлай вітальні...”
9. “Выходзіць дужы чалавек...”
10. “Трэснула зямля...”
11. “Памёр чалавек сталага веку...”
12. “Аднойчы бег, як і заўжды...”
13. “Патануўшы ў крэсле...”
14. “Пасярод бору...”
15. “Абярнуўшыся ў трывозе...”
16. “Ігруша стаяла ў пладах...”
17. “Ён мае рамбічную форму...”
18. “Пачынаем з кахрання ўзнёслага...”
19. “Цягнуцца з усіх бакоў...”
20. “У горадзе Раўнавагі...”
21. “Я ўзяў два кволыя саджанцы...”
22. “Нястомна дбаю...”
23. “Штохвіліны, удзень і ўначы...”
24. “Калі адкрываеш ты мне, жыщё...”
25. “Люблю наш зменлівы...”
26. “Выпраўляючыся з дому...”
27. “Строгімі вартавымі стаяць...”
28. “Поўны дом і поўная чаша...”
29. “Абмінуўшы тысячу пастак...”
30. “Блukaю па сетцы шляхоў...”
31. “Па вуліцах і дварах...”
32. “Сабраліся і жавалі...”
33. “Сядзелі мы шчыльным колам...”
34. “Бегалі і спыняліся...”
35. “Бачу сябра свайго...”
36. “Вось дрэва, кажа мне дзед...”
37. “Мы праслі ў слёзных малітвах...”
38. “Стомлены ад жыцця...”
39. “На каменнай пляцоўцы...”

40. “Цяжка расставацца...”
41. “Сцерагла маю маладосць...”
42. “Расстаўлены па Культурным полі...”
43. “Калі Зямля памяняла свой ход...”
44. “Мы нібы вяршыня айсберга...”
45. “Скурай, вачыма і вуснамі...”
46. “Яны лёталі адве́ку...”
47. “Дзе лес густы і цямравы...”
48. “Спыніся...”
49. “Бяжыць перад вачыма...”
50. “З усіх шчылін цячэ...”
51. “Кладучыся спаць...”
52. “Пешчу сваю лянату...”
53. “Ён выходзіў на людныя плошчы...”
54. “Як толькі абуджаюся...”
55. “Абрынулася на наш горад вясна...”
56. “Хлусня. Ёй абураемся...”
57. “У квадратным пустым пакоі...”
58. “Спорна сыплеща...”
59. “На наступны Новы год...”
60. “Янка вельмі любіў сям’ю...”
61. “Яны любілі жыщцё...”
62. “Раней верылі ў Бога...”
63. “Напаўняе наваколле таумнае шчасце...”
64. “Забіўшы пstryчкай кузурку...”
65. “Я ішоў па цёмным калідоры...”
66. “Адмучыўшыся вайнай...”
67. “Ён штомуцы крычаў...”
68. “Калі робіцца душна...”
69. “Неяк з’явіліся ўва мне чалавечкі...”
70. “Калі клянуцца ў вечным каханні...”
71. “Людзі любілі сонца...”
72. “Гуляю па сцяжынах Пантэона...”
73. “Бягу ці сплю...”
74. “Гуляюць па свецце...”
75. “Лезуць мурашы...”
76. “Ніколі не хацеў вярнуцца...”
77. “Мы не можам быць шчаслівымі...”
78. “Гогаль у душэўным разладзе...”
79. “Усе замаўчалі, забіліся ў норы...”
80. “У патухлым экране...”

81. “Не памятаю, як заходзіў у Лабірынт...”
82. “Душа прагне самоты...”
83. “Дакучліва каркае грутан...”
84. “Каб гаварыць нешта новае...”
85. “Крочу па аслізлым каменні...”
86. “Стагоддзямі яны захіналі...”
87. “Ён свядома канчаў жыщцё...”
88. “Згледзеўшы на клёне...”
89. “Цягнік шумна нясецца праз ноч...”
90. “Баюся чэргаў...”

© Інтэрнэт-версія: Камунікат.org, 2011 год

© PDF: Камунікат.org, 2011 год

© ePUB: Камунікат.org, 2011 год